

Ба 47146

М. НІКАНОВІЧ

КРЫК ПРАЦЫ

1671-р-

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1928

Н62

14.380

ЗЬВЯРНЕЦЕ КНІГУ НЕ ПАЗЬНЕЙ
ПАКАЗАНАГА ТУТ ТЭРМІНУ

082116

~~Б~~
БА 47146

М. НІКАНОВІЧ

КРЫК ПРАЦЫ

Апавяданьні

Бел. с дзіцем
1994 г.

БА 47146

2186



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЙНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1928

25. 04. 2009

Заказ № 124.

У ліку 3.000 экз.

Галоўлітбел № 265.

1-ая друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

КРЫК ПРАЦЫ

1926,

1. М. 3, № 7-8 (6-17)

I.

Пырнулі халаднавата-ружовыя праменныі на журботна-хмурае неба, потым на пасівелы ад туману ранішняга лес і, нарэшце, рассыпаліся яны па вёсцы, шэрай і сырой ад вільготнай і халоднай ночы.

А трохі счакаўшы, за імі і вецер аднекуль прыскочыў з густой і цяжкай песьняй жытніх прастораў і смутнaku чаравага лесу, з песьняй слаўных прасыцягаў, шыроказатканных ужо пажоўктым, мякка-пахнучым...

Песьня раздолыніка-ветру прыгасталася ў вуліцах вёскі і загубілася па дварох ды гумнах, але сам ён перакашіўся щераз усю вёску за платы і, напаткаўшы на выкашаных ужо паплавох пасучы кароў дзяўчынку,—зазірнуў ёй у твар чырвона-загарэлы і, вырваўшы сваёй ласкай з яе пасівераных вуснаў мощную, з щіхай тугую песьню,—з радасцю панёс яе па калючаму іржэўніку...

Пятрова почка маленька,
ня выспалася паненка...
красачкі рвала—
драмала;
Вяночак віла—
заснула...

Цёрся тэты вецер аб іржэўнік, растрасаў песьню дзея-
вочую, узыятаў над нязжатымі дзесяцінамі і вымагаў

ад іх новых песьен, і зноў нёс іх назад, у вёску раскаторханую... І нізкія, прыщіснутыя да зямлі, сівыя хаты ды ўехаўшыя па бровы свае ў платы жытнія, і па шапкі—у цёмна-зялёныя купы дрэў,—скінулі сваю дрэмку салодкую і пазяхнулі дзвіярыма скрыпучымі, лыпнулі наструй сонцу вокнамі чырвонымі...

Спачатку ў адным канцы, потым пасярэдзіне, а тады адразу з усіх двароў напоўнілася вёска таласамі чыстымі, моцнымі, запартаванымі пры цяжкой работе і слаўнымі, як гэта летняя раніца... І, здавалася, лішне гэта гукаць, падаўшы свой голас, бо і так адзін аднаго пазнае, наперад бяз слоў думку і жаданыні ўловіць і з любасыцю выканае... Аднак таласамі поўнілася вёска.

— Кастусь, ты малаток і бабку захапіў?..

— Захапіў!..

— Ну, а як, добра твая каса?..

— І, братка-ж ты мой, ня ўрокам кажучы, як брытва!...—і Кастусь, на вуліцы, як нёс на плячы касу, так раптам зьняў яе, бліснуўшы лязом на сонцы і, мацаючи чорна-жоўтымі і шурпатымі рукамі, паднёс да носу свайго суседа Данілы.—Глядзі!.. Удача, дый толькі! Гэта-ж во, быў я пазаўчора ў коопэратыве, гляджу,—косы ёсьць... памацаў,—палатно тонкае, звон дае адмысловы, ну, от, думаю і вазьму!.. Як кляпаў, думаў, лопавак насаджу; дык дзе там?!—І Кастусь адтапыранымі вуснамі пацягнуў кончык цытаркі ў жоўтай палеры, зморшчыўся, адставіўшы вусы, каб не асмаліць іх, глубока зацягнуўся, і, кінуўшы недагарак на зямлю, плонуў і зацёр босай лапіцьвай нагой.

— Ня думай ты,—захапіўся Кастусь,—стану вось я з гэтай касой—двух любых табе з пракосу выганю!..

— Ну, маніш, вот-жа...

— Яй-права!.. дурны!..

І абарваўшы гамонку ды глянуўшы на сонца, якое толькі што выкалуцівалася з мутна-шэрае імглы, і ў канец вуліцы, дзе яго баба ішла нечага ў другую суседнюю хату, Кастусь, яшчэ нешта буркнуўшы пад нос, лёгка ўскінуў на плячо касу з торбачкай ежы, а ў другую руку ўзяўшы ражачку з жоўтенькім на дне пяском для трапашкі і бруском, шашоў па дарозе за вёску, на сенажаці, весела азіраючыся па бакох.

Церабіў вечер яго мяккія рудыя вусы, казытаў у барадзе, за рагліленым каўняром сарочкі, і, нарэшце, скаўзануўшы каля вушэй прыемным халадком, забягаў ззаду яго і доўга тармасіў у бакі кашуллю кужэльную, сырватая-мяккую яшчэ ад непрасохшага за нач поту прыкасьбе ўчора...

Ціха давала тонкія сталёвыя пукі каса ўгары на плячах Кастуся, мякка паддаваўся пясок пад босьгімі яго ногамі, міла глядзелі ў самае нутро стракатае поле ды сенажаці, і мо' ад гэтага, а мо' і так проста, што дарогай добра думаецца, Кастусь усъміхнуўся, ускінуў шэрыя вочы на сонца, на сенажаці, потым ізноў на сонца, і, жмурачыся ўжо ад яскравага съвету, думкай прасторы агарнцуў:

— Вот колькі я ўжо год жыву, дык ніводнай мінукі ня згуляў; як узрос, дык за працу і хапіўся... І цяжка-ж іншы раз бывае, але от жывеш усё і працуеш...

І зноў штось разабраўшы глыбока дзесьці ў сабе самім, моцна падумаўшы выкінуў другую думку, якую выпхнула яе паштарэдняя: працуеш і—живеш!..

І як-бы вырашыўшы важнае пытанье, Кастусь здаволена ўздыхнуў, адагнаў і зусім съцёр з памяці гэтую думку і, пачаўшы яшчэ здалёку сіпла-прыдущаны голас касы з паплавоў ды звон абуха ў съвежа-эдаровую і тоўстую хвою, што расла ў канцы сенажацій пры лесе,—

прыбавіў ходу, і ўвабраўся ў штодзеннае, клапатліва-
балючае...

— От дождж праліаў, хоць ты што хочаш!.. Калі гэтак
пабудзе, дык нічога іншя будзем жаль з ярыны!..

І раптам перабег на другія думкі:

— Каб скасіць гэта хутчэй сваю сенажаць ды зялё-
неныхім увабраць, не згнаіць, а тады чорт яго бяры!..
Няхай сабе дождж ідзе хоць цэлы тыдзень, бо вельмі-ж
ён патрэбен!..

І падпіханы гэтымі думкамі, Кастусь павярнуў з да-
рогі на шырокую съценку наабашал сагнутага над ёю ў
палавіну ад цяжкасці каласоў няжатага жыта і, шмор-
гаючы натамі па жоўтай і бурай, спаленай сонцам, тра-
ве,—яшчэ шыбчэй пасігаў, каб скаращаць як час хадзьбы
на свае шакосы.

А вёска чалавечымі зыкамі і жалезнымі звонамі перасі-
ліла намаганыні ветру і адкінула далёка за ложні і сена-
косы яго шесціні прышёrlа іх аж да лесу, і там толькі за-
стаўся ён рызыкаваць і ўсё нешта жаліцца верхавіnam
дрэў...

У некаторых дварох пачалі кляпаць юсы, там ва-
stryць ды пррабаваць на прыгуменыні, і добра будзе рэ-
заць...

Дробна бразгаць жалезам разъежджаныя драбінкі,
а з дальніята двара чуваць, як нешта цяжкое чарадой
паднімаюць і як працоўны крэкт-стогн цяжка і шырока
вырываецца з здаровых грудзей...

— Р-р-разоооўм!.. Гоп!..

— Яшчэ трошкі!..

— Усе!.. Бяры!..

— Р-раз!..

— Г-так!..

— Налятай!..

А там далъш замурзаны ў сажу з ног да талавы, чорнымі, закасанымі за локці рукамі налётг каваль сякеры на тачыла ў расстаўленых яго нагах і, за кожным разам аднімаючы ад каменя сякерау, далікатна мащаў пальцамі яе лязо, усё крущі палавою і з усьмешкай, здаровым гласам, як молатам па кавадлу,—кідаў вастраносаму худому хлапцу:

— Што?! Ужо ўмарыўся?! Крущі, крущі, брат, яшчэ мала, не дайшло, значыць, да точки... Калі досьць будзе, дык скажам; ня бойся, не падарвешся!.. Ад налужнасьці ў хлапца нэрвова падрыпваў адзін бок шчакі яго, і, крущицы тачыла, усё прарабаваў усьміхацца, патураць гэтym кавальскім жартам, і, шадругое, замаскаваць уздрыпі шчакі, але ўсе неяк у яго ня выходзіла гэта на съмех, і здавалася, ды зусім падобна было, што хлапец на шлач зьбіраецца...

— Ці ня шлачаш ты ўжо, га?—прымнуў каваль у яго над талавою і сам зарагатаў у густыя вусы сіплым кавальскім съмехам.—Гэта табе, брат, не каля дзеўкі ўвіхадца!.. Хо-хо-хо!..

— Што вы, дзядзька?! Ды я так сабе толькі!.. Дзе там...—вінавата і саромліва кінуў хлапец і адварнуў талаву ў другі бок, каб не сустракацца больш з вачыма каваля...

Ад гэтих слоў і думка злосная зьявілася ў хлапца:

— Ты-б і сам заплакаў, каб узяўся крущіць, а то сядзіць сабе, як пан, ды наваліўся, як бык, на тачыла і яшчэ съмяеща, выдумляе чорт ведае што!..

Заляскалі калёсы па пыльной дарозе і перабілі думку хлапца; задрынгала жаласна каса, увязаная ззаду седжу; заіржаў жарэбчык, адстаўшы ад маткі, і потым залапаў на ўздағон за возам...

— Ку-у-узь-кузь-кузь!..—расплыўся з воза ў мутным пыле сілавата-шаплявы голас дзядулі, потым яшчэ гучней заляскалі калёсы і съёрлі іншыя зыкі.

Старэйшая дзеци цэлай чарадой сабраліся пасярод вёскі з граблямі і торбачкамі ды збанкамі і з слаўным сваім крикам, падзяцінаму штурхуючыся, пабеглі за гумны.

Ціха выплыла на вуліцу высокая, поўнагрудая з мілымі шэрымі вачыма на кругла-загарэлым здаровым твары, з поўнымі вуснамі—вясковая красуня Марыля... Азірнулася яна па кантох вёскі, абцяпнула чисты, белы ў пасачкі, свой кафтанік, азірнула спадніцу, паправіла хустку чырвоную, падаткнуўши шад яе надаедлівия каслаўкі каштанавых валасоў, што выбіліся на высокі белы лоб, і з усьмешкаю ўскінула граблі на плячо ды, пералазячы цераз вешніцы, што на выган выходзілі,—сакавіта-грудным сваім голасам шырокі распляскала песню вясёлую:

«Съвеціць сонца у ваконца
На маю пасьцелечку»...

Далёка ўжо шайшла дзяўчына, а песня топіцца, калышацца, звоніць!..

Устала сонца над вёскай,—а ўжо нікога там не засталася.

II

— Вінцэсь, скай скажа!.. Ня бойся!..

— Валі ў адзёжы, вымыеща і высахне зараз-жа!..

Бач, як потам прабрала яе!..

— Плыўі на вір!.. Так-так-так!..

— Ого-го-го!.. От, браткі мае, добра!..

— Здаецца і сядзеў-бы ў ёй щэлы дзень!.. Хоць няхай пот добра адмыеща, а то прыстаў з гразей да цела, дык...

— Плясь!!!—рынуўся нехта з берагу і высока падкінуў уверх цэлы даждж шырскаў.

— Памалу ты, чорт!..

Зашрудзілі людзі рэчку сваімі жоўтымі, белымі, бурымі целамі, сядзяць у яе шклянай вадзе, старанна трусь далонятмі, пазногткамі, пальцамі шыю, галаву, усё сваё цела,—адмываюць пот і гразь... А некаторыя ў здаўленасьці сядзяць па шыю ў рэчцы і ня кратаютца: сіл съvezжых набіраюцца...

Як ні стараліся людзі ўсякім парадкам суняць ход рэчкі, загаціць яе, млын пад самы бок падпёрці, аднак, ня згубіла яна свае жыщыяздольнасьці; у злосці адчайнай рванулася ўбок і затапіла сенажаці сялянскія, і так стаяла возерам да тых часоў, пакуль не далі ёй ранейшага ходу ўпярод. Затое на месцы разыліву трава ўрадзіла такая, якой ня помніць і старыя людзі.

Цяжка касіць яе, касой съдзягнуць трудна, і пяці пакосаў ня пройдзеш, як кашуля ад поту зробіцца такая мокрая, хоць ты круці яе, і ўсё цела тады патрабуе прахалоды, адпачынку...

Пырскаючы далёка навокал сябе, плёхаецца Кастусь, убіўшыся па грудзі ў рэчку; з шчырасцю трэ свае бакі травой нейкай мыльнай, якую на беразе знайшоў загадзя, скрабе шыю, і з капцюрамі пералазіць на талматую галаву, тут кінуўшы ці мо' забыўшыся ўжо пра мыльную траву—доўга грукае далонямі ў валасох, зморшчыўшы, як ад болі, свой дробна-жоўты твар.

— Эх! добра яно памышца, як сто пудоў з сябе сапхнеш...—пазіраючы з-пад рукі на свайго суседа, падаў Кастусь.

— Вот, браткі мае, і халера яго ведае, што будзе з гэтага, што бог дажджу не дае?—падаў сваю думку з берагу Максім.

— Ну, халера будзе і ведаць, што будзе!—нехта ад-
жартаваў.

— Не, праўда!.. Ярыну вунь так, братка, прыхваціла,
што і ня ўсыпела наліцца, як ужо і съпее... Жыта вунь
якое...

— Суш івялікая...—сказаў нехта з рэчкі.—Наша жыта
ўжо жнучь бабы, а вось Віктарава дык і чорт не бярэ!..
Не баліцца съякоты... як чарот!

— Ну, дык ён-жа культурную гаспадарку завёў!..

— А нам гэтата хто не дае?! Рук такіх сама няма щі
яшчэ што?

— У нас з гэтага нічога ня будзе, я табе кажу!

— Бо дурны ты, дык так і кажап!.. Чаму гэта ня бу-
дзе?.. Гэтак сама і да нас, як і да яго агроном прыедзе і
пакажа ўсё ды раскажа, як і што, значыцца, абы не ле-
наваўся ды рабіў... стараньняў прылажыць...

— А чорт яго ведае, мо' і так!—адвярнуўся Максім і
ў ціхай задумнасці пашыбаў за кусты, да сваёй сена-
жалці...

Кінуў Каастусь мышца і з другімі палез на бераг
апранацца і ўсё маўчаў, і ўсё думаў аб tym, як гэта бы-
ло-б, каб з заўтрашняга дня ён пачаў культурную гаспа-
дарку заводзіць, і што-б сказала на гэта жонка ды яшчэ
щі выгрымала-б усю працу яго сівая пятнаццацігадовая
кабыла?..

Выціраючы свой мокры твар чорнай, увэзганай у
празь і пот сарочкай, Каастусь глядзеў на маўклівых су-
седзяў, што апраналіся разам з ім, тады зьявілася
ў яго думка:

— Вот і яны думаюць, мусіць, аб tym-жа, што і я, і
яшчэ, шэўне, шкадуюць жыта недасыпелае, што ўжо жаць
началі?!

З новай сілай і размахам засвісталі косы ў сырой тра-
ве, заенчылі трапашкі ды брускі, і сярод гэтага сывісту
і прыдушанага мэталёвага звону час-ад-часу песьня
слаўная сарвецца і, грымнуўшы тут на паплавох, щіх
паплыве на жытнія загоны...

Разатнуліся жнеі і заслушаліся, забыўшыся на жыць-
цё і боль у сышніе і руках. Вочы гарашь у іх сывежым
агнём, нейкай здаволенасцю, думкамі съпелымі і сывет-
лымі крынічаць іхнія вочы і жмурацца ўсьмешкай вясё-
лай... І Марыля адарвалася ад загону ды, круцячы пера-
вясла, прысннуўшы адзін канец яго шад паходай, яна ўсь-
міхнулася сама себе аднымі вачыта, і раптам радасна
ёй стала. Гэтая радасць увайшла глыбей у яе думкі і
неяк уявілася ёй: «От весела жыць, здаецца, і съмерці
той няма нідзе!.. І замуж ісьці ня хочацца, закідацца
дзецьмі ды чарнатой... Весела і так!..» І тады-ж пець ёй
захаделася новыя песьні, вёскай дагэтуль нячутыя, з
моднымі мотывамі, і колькі яна ні думала, ні выбірала з
памяці—так і не знайшла аніводнай такой; і толькі пага-
дзя спынілася на аднэй улубёнай ёю і знаёмай цэлай
вёсцы...

Вот ужо і рот расчыніла, каб запець, але вочы яе
спыніліся на чорнай, заўсёды замурзанай, расхрыстанай
і вялай ад перажытай цяжкасці жыцьця—Алене. Ху-
дая, з сеткай змаршчакоў на жоўтым твары, у аднэй дзі-
равай на плячах сарочцы, у дзірках—чорна-жоўтае су-
хотнае цела, з сухімі вялымі, як мокрыя ануучы, высмак-
танымі дзевяцьма дзяцьмі грудзьмі, якія боўтаўліся з
праэрхі сарочки,—гэтая Алена цяжка гнулася і як-бы
некаця нажынала спон і з стогнам балочым яго вязала...

Гэты стопн надломанага здароўя Алены раптам устра-
пянуў чулую Марылю і сэрца съснунлася ў яе іншай
больлю, не такой, як у Алены. У аднэй была фізычная

пакута ад недаспаных начэй, недаяданыя, ад гаркаты пражытых дзён у бойках з п'яным мужам, ад крываўды лодзкой, і гэта фізычная боль яе радзіла ў другой, у дзяўчыны Марылі—боль душэўную бяз сылёз, толькі з жаласыю да ўсяго старога, якое сама ня вможа сышхнуць з сябе ўвесь цяжар несправядліва перажыванага жыцця... Тады-ж і думкі радзіліся ў Марылі. «От пражыла кабеціна век свой бабскі і радасыці ніколі ня бачыла ў жыцці, акрамя беднасыці старечай, пабояў ды кучы галодных тоўстапузых дзеяцей!.. Правалілася-б яно жыццё такое шнягоднае!..».

І яшчэ, глубока-нутрана, бяз слоў, думала Марыля аб нечым важным, датычным да долі жаночай, але толькі магла адчуваць, перажываць, бо слоў падабраць да сваіх думак і адчуваньняў не магла...

А думка Марылі—гэта несправядлівасыць закону і парадкаў, пад якімі з старых і даўных часоў засталася і трymалася жанчына, вышіхнутая яшчэ дзіцем з калыскі ў жыццёвую дарогу і аж да матілы. Маўклівая і шакорлівая, так і шесла яна свой крыж да съмерці...

І ізноў радзілася ў Марылі, разам з нутраным адчуваньнем і развагай, новая думка, сформаваная з шрачулага ўжо ёю ад мужчын, ад хлапшоў і разы два ад прыежджага «з гораду», думка, да якой зноў тажі не падыходзіла слоў:

— Высвабаджацца трэба ад гэтага і як найхутчэй, каб не зрабіцца такой, як Алены, і ламаць трэба ўсё старое, і плановаму...—Але што «плановаму»—не магла сказаць Марыля, толькі ў пачуцьцях ды яшчэ ў думках фарбавалася яно, тэтае новае, самымі ружовымя фарбамі; і ад гэтай думкі ды ўяўленыя забылася на ўсё Марыля, і самасабою ў яе песня вырвалася:

Каліна, о, ель мая вялікая,

Каліна!..

Каліна, свякроўка мая журлівая,

Каліна!..

Каліна, загадала мне, сем дзел зрабіці,

Каліна!..

Сонца, ублытанае ў нейкую цемнаватую дымку, спра-
рэзьліва-чырвонымі вокамі глядзела з небасхілу. Ад нясь-
церпнай дзённай духаты і жару раптам дыхнула лёгкім
халаджком і зрабілася прыямней; аднекуль птушкі ада-
зваліся нудным сывістам, нехаця жаваранак закалаціся
ў небе з сваёй песьняю.

Дыхнула яшчэ халаджком, потым зетрыкам, і абсу-
шыла шотную расу на сарочках у касцоў і жней... А ад
гэтага яшчэ спрытней узяліся за працу сяляне. Нехта
ізноў запеў з касцоў, тэту песьню падхапілі жнеі, і па-
куль яна дакацілася да зжатага ў бабкі жыта, што на
канцы загонаў, адгуль пастушкі яе сустрэлі сваёй,— і
широкія далі зыліліся ў адну песьню—працоўны гук...

III

Кожны дзень паднімалася гарачае сонца, як-бы з по-
пелу, цэлы дзень неміласэрна паліла сухую, як камень,
зямліс, пякло расыліны, як у прыську, сушила ўсё і зноў
садзілася напач у тэткі-ж самы попел, каб назаутра зра-
біць тое-ж самае...

Дрэвы завялі лісцем, апусьцілі вупы і слаба адказ-
валі на хворыя жарты слабога ветру; пажоўкла мясці-
намі ярына і пакутна ператнулася, як-бы аб чым важным
задумаўшыся; бульбянік вярхамі сыпёкся і маўчаў,
толькі щіхімі вечарамі разыліваў свой востры маркотны
пах... Адзін толькі лес здалёку дзівіўся гэтакім непарарад-
кам і час-ад-часу з шікавасцю заглядаў ўсе шонкі

і папілавы на хутар гаспадара Віктара, дзе сыта, здаволена хвалявалася ўсё тоўнае радасцю жыцьця. І думаў ён, калі ды ёсьць гэтая сухмень,—дыш толькі не для гэтых хутарскіх загонаў і сенажаці.

Далей і бліжэй гэтага хутара нудна і маўкліва, бяз быльых песень, глядзела высокім і жоўтым іржэўнікам, зъліўшыся з даляглідам, поле. Сохла няскончаная дзе сенажаць, ляжала ў пасыцель агародніна ды маўчала баязльвая вёска...

Не маўчалі толькі сяляне, злосныя ад злосці нямаведама на като, і, сабраўшыся ў засені аднай хаты, цягнулі вялыя і нудныя, як гэты дзень, гутаркі.

— Ну і пралалі мы, браткі, без дажджу!.. Гэта-ж відана—ужо два тыдні ані табе тырснуў, ні парасіў! Пралала ўсё, хоць ты што хочал!—паглядаючи на хмары, якія ўсё хадзілі па небе, ды не давалі дажджу, чухаў жывот Даніла і касіўся чорнымі, шад густымі павекамі, вачыма на чараду мужчын.

— І не кажы...—цяжкім і трохі хрышаватым басам у скорагаворцы шадтрымаў Данілу Сыцяпан Кустоўскі,—гаспадар і працаўнік на ўсю вёску не знайсьці роўнага яму.—От яшчэ няхай так запагодзішца,—дыш і каюк усяму будзе!.. Усё наша бағацьце марна згіне!..—і ў цяжкім раздумі шаківаў Сыцяпан сівой галавою, патупшую вышвільня вочы сабе ў лапі і больш не сказаў і слова.

— От ты і глядзі, на полі пралала, значыщца, ўсё у дрызг,—што пасеяў, дыш ня вернеш, а падатак, каб ім скулу, увесень, значыщца, давай, каб яны на старшоў давалі!—съмешна заморгаў шадслепаватымі вочкамі, дробна забарабаніў таўсты, ленаваты Мікола.

— А маўчы ты, Мікола!.. Ня вельмі ты і надаўаўся!.. Толькі брэшалі ня к толку заўсёды... не зраўняць падатак твой і мой!..

— Колькі табе гэта было, Мікола? — нехта кінуў з чарады.

— Эт, колькі было да было, але... я... не аб тым... я, брат, думаў, значыцца... наконт гэтага...

Нехта сіпля пырснуў з-за плеч у яго, а потым і ўся грамада закацілася буйным і ядраным рогатам... Яшчэ шпарчэй заморгаў Мікола вочкамі чырвонымі, нешта хадеў сказаць і толькі махнуў рукою і, адварнуўшыся, пайшоў ад чарады ўздоўж вуліцы, паднімаючы босьмі ногамі ахапкі пылу.

— А столькі працы палажылі!..

— Пра што гэта ты?..

— Ды ўсё наконт ярыны... Суша, каб яна пратанула!..

— Верна! Дзела будзе дрэнъ!..

Сярдзіта плонуўшы — разыходзіліся вяла ўсе па хатах, моцна чухаочы сваё разазгрэлае цела, залажыўшы руکі за расхрыстанныя сарочки. Поўнымі нейкай сыветлай надзеі вачыма глядзелі на неба, шукалі трымет, якія-б казалі пра дождж. Разыходзіліся мужчыны і тады на месца іх зьбіраліся бабы, адараўшыся ад працы польнай і суняўшыся каля чарады, ідуучы па дарове за патрэбай да суседкі...

Мітусяцца чырвоныя маўкавыя хусткі, дзе-ні-дзе набірачныя намёткі, ходзяць у бакі шырокія, тлустыя, хударлявые, як дошка, плечы ў суравых чорных сарочках, скача кучка забораў у кожнай па зъехаўшай, дугую ўніз, спадніцы...

— Каб ты бачыла, мая ты любачка, уся гародніна мая съяклася, зварылася, пажоўкла, і бог яго ведае, што з гэтага і будзе?!

— Ды ў мяне яшчэ і дагэтуль гарэлі агуркі і завязі было-ж, а цяпер зълягло ўсё ўпокат, упасцель... Прама лі, калі дажджу ня будзе, згарыць ўсё!..

— Хоць ты вазьміся абудзёньнік ткаць, ня йначай!..
Гэта-ж бо раз было так адзін тод: стаіць тыдзень, стаіць
два, і радачкі ўсё няма... Тады і кажа мой дзед, ня-
божчык...

— Што стаіць?..

— Ды шагода стаяла!.. Дурныя!.. Тады мой нябож-
чык, царства яму ўжо нябеснае, дзед...

Нудна цягнула баба сухое апавяданьне, як яе дзед
параіў ткаць абудзёньнік ёй... Раз-по-разу пачалі некато-
рыя павяхаць, гэтак сама, як і мужчыны, чухаць за са-
рочкай і за паясьніцай і разыходзіцца, таі што пад ка-
нец бабінага апавяданьня каля яе не засталося. бадай
анікога.

А нудна-шэрая пыльная вуліца ляжала раскатаным
суравым рушніком; наўат курыца і тая ня хоча пака-
зацца на яе...

Дзяцей, дык тых ніколі ўжо ня бывае на вуліцы; кі-
нулі яе, на раку ўвесь тэты час бегаюць і адтуль даля-
таюць да вёскі надзвычайна вясёлыя галасы і крыкі...

Хмура корчылася зямля пад съякотай, вось так, як
бывае, калі неба ў вясеннюю раніцу мутным волавам
нальледца; ссохла яна, пашчапалася і прасіла вады, а
з ёю разам прасілі дажджу і пасевы...

Дзень ішоў к вечару і сонца пачало хавацца за тоўстую
чорную хмару. Адзін за другім выходзілі з хат ста-
рыя і малыя глядзець на гэту хмару, разважалі, буда-
валі розныя дагадкі, і тольна прыслухоўваліся да ледзь
чутных водгукав грому, і тады радасцю поўнілі свае
думкі...

Як толькі павячэралі і пачалі ўкладацца спаць—гар-
матным стрэлам пракаціўся гром, і пасля некаторага
задышша зацопаў па стрэхах буйны даждж...

Цэлую ноч ліў дождь, і досьвіткам, як толькі стала
шарэць, вёска на нагах была ўжо не ўчарашняя, а вя-
сёлая, радасная гульлівай радасыцю, улюеная шчасыцем і
сытымі надзеямі...

Шырока ў бакі ад яе мятнуўся гэтакі-ж вясёлы, як і
пры пачатку касьбы, тул таласоў, і слаўна расплыўся
мяккі жалезны звон...

Зноў няскошаныя зараней дзе паплавы запрудзіліся,
і палілася песьня гучная, шырокая, вольная, як думка
чалавека...

І гэтай раніцай ішоў Кастусь на паплавы распускаць
скосанае сваё сена і сушыць, ішоў і ўсьміхаўся ўсё, ба-
луочы вольнаю ад ношкі рукою сагнутыя над дарогай ад
сваёй цяжкасці жытнія каласы, расіў аб іх свае руکі
і думаў, хутчэй мо' ўяўляў у глыбіні свае душы:

— От, іду гэта я на работу і лёгка мне неяк робіцца
на душки, усё роўна, што зямлі гэтай сягоныня пасъля
дажджу... І работа, я лічу, адно шчасыце, бо ад яе пасъля
і жыцьцё добрае і радасна вельмі-ж...

Ня скончыў ён думак гэтих, як з поплаву шакаціўся
высокі голас дзявоцкі, яго падхаплі пара мужчынскіх,
зьлілі ў адну, яму незнаёмую, новую песьню і аддалі
свой працоўны падарунак ветру, ён весела панёс аж ня-
маўдама куды далёка гэты слаўны і любы крык працы...



НА НАЧЛЕЗЕ

I.

Шэрая брудзь змрокаў няясных коўзалася па-завутолью ды пробавала вышаўцаць адтуль і ахінаць вёску шэрую, якая раскапусыцілася ў чорных, як сажа, клякxіх шалёх. Тады гарбацілася вёска гэтая, прыпадала шчыльна к зямлі хаткамі мізэрнымі і спуджана-туша глядзела ў нямы прасыцяг вокнамі чырвона-крышавымі, міргаючы газоўкамі ды лучынамі... Часамі адзаўецца галасамі чыстымі, звонкімі з якога-небудзь двара і зноў задрэмле пад калыханку разудалага жартаўніка-ветрыка...

А то ў другім канцы скамячылася яна, съцішылася, соладка заснула, прыкрыўшыся маўчанкаю, і здаецца, няскора ўзварухнуцца ёй імпэтам жыцьцёвым...

І толькі за гумнамі, пры кудлатым гаі, щераз які гультайна паважна рачушка юціцца і мігціць срэбрам жывым пад шчодрымі падалункамі праменіняў зор, згубіўшыся ў сувежа-пахнучым лісьці, салавейка цешыўся... Ды няясныя вясноўскія гукі, разам з пахам зямлі прэлай, прыціпна-лагодна паўзылі і самі сабою ўліваліся глыбока ў грудзі і поўнілі іх радасыцю бурнай... І, здаецца, гэтай радасыцю вёска раптам абазвалася, замітусілася, усхліпнула галасамі маладымі, юнацка-задорнымі...

— Гэй, ты там?! Паўлік, зьбірайся!..

— Міхась-вярэнька!.. Вывадзі свайго рысака!..

А потым перамяшаліся галасы тэтыя, схлупліся, не пазнаць... Цэлай плоймай сыпнулі, з рогатам распляска-
ліся...

- Адась тут?.. Жарабка...
- Ды пускай іх наперад!..
- Навыперадкі лушчуй.
- Выяжджай...
- Го-го-го-о!..

Залапаталі коні дружна па аддесылівай дарозе, і га-
ласы прыщіхлыя ў гам зъліліся, і толькі пасьля, як тэта
ўсё ўляглося, песня пырснула і патачылася шурочкамі
ў цягучую цеменъ ночы...

А што-ж тэта за вярба
Надта рана расьцьвіла...

Каціўся адзін шатружана-высокі голас, і як толькі ён
патануў у широкіх сырых абшарах, тады раптам ускак-
лыхнулася паветра цэлай жменяй галасоў рознастайных...

Гэй, гый!—Го-ха-хо!..
Гых, ха!.. Ха-ха-ха... а... а... а!..

А пасьля пачалі аддаляцца яны і паволі заміраць і,
нарэшце, съціхлі зусім.

А ноч чорнамазая абгортвала ўсіх і, любоўна абыяў-
шы, шантала на вуха зыкамі рознымі: крыкам книгаўкі,
крэктам кашкі спуджанай, сывістам дзятла ў лесе...

І падступілася яна блізка да вогнішча начлежнікаў,
падцікоўвалася да іх, падслушвала гармонку іх... Але, раз-
баўленая кволымі праменьнямі водблеску, губляла свой
колер і, як сава, тулялася за кустамі ды за гнілымі ка-
лодамі і карчамі... Паленнямі раскіданымі хлопцы разъ-
лягліся каля вогнішча, у тай, што любоўна к лесу смутна-
шумліваму, щёнкаму прынік. Зямля яшчэ сыравата, дык
бурносы хлопцы разаслалі і, кажушкамі ды съвіткамі

ўкрыўшыся, завялі гутаркі розныя: часам разумна-сталья, часам гумарыстычна-съмешныя... Ды ні на адну хвіліну съмех не спаўзае з твараў іх, бо жарты съплюцца, як з меха.

Дый ня дзіва: яны комсамольцы, вось і б'еща крыніцай з грудзей кожнага радасыць нясутрыманая, радасыць шырокай жыцьцяздольнасці!..

Здаецца, што нават і коні прыслухоўваюцца да гамоніі хлапцоў, дзогаюць аб мякка-сырую сенажаць нагамі спутанымі, кідаюць пагляды на вогнішча з разумна-чорных івачэй і, падышоўшы блізка да чарады хлапцоў, стаяць ціха на адным месцы ды глядзяць з роўнадушнасцю ў аксамітна-чорны прасыцяг.

І хто яго ведае, што яны думаюць у такім разе?.. Скаціна нема, выказаць ня можа, але каб яна хоць трохі магла гаварыць—яна-б напэўна нешта сказала, перабіла-б гутарку Сёмкі.

А Сёмка—кулацкі сынок, ня раз пррабаваў убіцца ў комсамол, але ні аднаго разу яму і не ўдавалася гэта; так ён і застаўся з сваімі чэрства-сярдзітымі думкамі ды нейкай помстай к ячэйцы комсамолу.

І Сёмку слухаюць усе хлопцы, ловяць кожнае яго слова, каб штым асекчы яго, калі залішне загаворыцца. А на вёсцы ён першым бацае лічыцца, самым зайдросным жаніхом і не адна маші шаглядае на яго хітра-лісьлівы твар з носам-гузікам чырвоным, з тоўстымі сьлінявымі вуснамі, мараць... Але, эт! Старыя жывуць з раҳункам ды заўсёды мараць...

На арэхавым кійку Юзік сала пячэ. Яно скварыцца, пускае прыемны шах і час-ад-часу пррабуе ўсхліпваць агоньчыкам сінім. Тады выхоплівае яго скоранька Юзік з агню і, пакручваючы на ўсе бакі, к лусьце хлеба прыціскае, каб тлустасыць дарэмна ня трацілася...

Усьміхненца Юзік здаволена, шчурыць вочы свае благітныя і съліну глытае...

— Эх, добра!.. Вот ужо да чаго люблю я сала пячы на агні... Вось як тут, на начлезе... Любата!..

— І ня думай!.. Куды лепш і смачней зъясі, як дома печанае на патэльні!..—уставіў нехта сваю думку з чаряды.

— Ды я заўсёды толькі вось і ем... значыща, на штышку падпечанае...—перараў у гэты час Сёмка свало гутарку, кінуў насымешліва-кітівы погляд на Юзіка і, усьміхаючыся агіднай усьмешкай, кінуў:

— Ды ты-б еў печанае і на патэльні, каб яно ў цябе было!..

— Добра, што ўжо ў цябе ёсьць!..—агрызнуўся Юзік.

— У мяне то ёсьць, а вось у цябе?! Кацярына, мусіць, дала сягоныя скварку табе з здохлай сваёй сывінні, дык і щягаеш яе...

— С-с-с-сукін сын!.. Сволач кулацкая!.. І што я табе займаю ці чапаю цябе?!

Ускіпець Юзік і нават забыўся ў гэты час на сала, якое лягло на корч і ўсхліпнула алнём...

— Гадзюка заўсёды шышць—щі ты яе чапаеш, щі не!..
Натура, бач, шляхецкая...

Не ўцярпеў ужо і Адасть. Адасть лічыўся ў вёсцы самым найлепшым параддам, памоцнікам, абаронцам усёй беднатаў вясковай; нездарма-ж сялянства ў час перавыбараў сельсавету і камітэту ўзаемадашамогі ў сябры выбралі як у сельсавет, таў і ў камітэт. Акрамя гэтай працы ды сакратарства ў ячэйцы, Адасть часта шапісваў у газэты і ніколі не прамінаў, каб ня выкрыць якога-небудзь злачынства, зробленага кулаком над бедным селянінам. Ня раз ужо ён абсякаў хвасты шляхце—кулаком; дасталося ад яго пяра і Гарасіму, бацьку Сёмкі. Якраз

перед самым кірмашом яго міліцяя накрыла гонячы ў восьці самагонку на продаж. Не пашкадавалі тады Гарасіма і здораў нагрэлі.

Кулачко ня любіла Адася, здаецца, з першам яго въела-б, але затое рэшта сялянства прыхільна адносілася да Адася ды лічыла яго за аднаго з найлепшых комсамольцаў.

Так-же любіў іх і Адась, і ў кожным разе, у кожным выпадку татоў стаць за сваю беднату прудзьмі.

Так і цяпер. Ня мот съцярпець Адась насымешаў сына кулацкага над пастухом.

— О, напоўся другі!...—закоўзаўся Сёмка.—Галата сіберная... Морда мужыцкая!..

Нібы пугаўём съцебануў па ўсіх Сёмка, нібы әлектрычны ток пусьціў па шэрагу начлежнікаў... Насупліся хлопцы, вачыма бліснулі...

— Не хваліся, дурань!..

— Ня лайся, кулачок!.. Эх, ты!..

— ...А то морду вот тваю шляхецкую...

— ...На порхаўку...

Здагадаўся Сёмка, што спраўа можа кончыцца і ня зусім добра, і, ублытаўшыся ў маўчанку, ад агню адварнуўся...

А ночка трапяталася, пляскалася ў твар кожнаму съмехам разудальным, падзымухала ветрам щёпла-парным з паплавоў мокрых, лашчылася кошкай чорнай за сыштана-мі начлежнікаў.

Гутаркі тады паплылі ў хлапцоў. Аб абрэзках зямлі загаманілі; усякі радаваўся, думкі свае выказваў, часам жартамі перасыпаў іх.

— Вось тады мо' зажывём як сълед, пановаму...

— Добра, ка'а, пановаму, пашматпольнаму... Гы-гы-
та!.. Як зямелькі, значыща, прырэжуць ад кулакоў тэ-
тых, значыща...

— Скора ўжо... Ось тады як запяюць яны...

— Гарасіміха і так качалася па зямлі, не давала яе
нікому ні араць, ні сеяць, а тады дык мусіць лопне ад
злосыці!..

— Ха-ха-ха!..

— Праўда, брат!.. Гы-гы-ты-та-а-а!..

У гэты час узварухнуўся зноў Сёмка і, выставіўшы
з-пад кожуха кудлатую галаву з узьбітым чубам «пака-
зацку», сыкнуў у кучу:

— Хутчэй вы палопаеце ўсе, чэрці, ад голаду, чымсь
Гарасіміха ад злосыці!.. Мусіць не даждацца вам гэтай
зямелькі... Хацела-б галата ў рай...

Зноў кіпнем усгадзіліся начлежнікі і невядома што-б
было, каб Сёмка не ўхапіў свае кожухі ды ня даў заду
ў кусты ад начлежнікаў...

II

Ну і хто гэта ня ведае, як прыгожа бывае раніца вяс-
ноўская?! Яшчэ неба сінь-беллю ня ўмылася, яшчэ за-
пэўненныя зоркі жартавалі мірганьнем сваім, а ўжо штуш-
кі будзілі гай, поплаў шырокі, поле...

На лубяку, каля кучы асінніка і бярэзыніка, цецяру-
кі забалбаталі і нават чувашь, як цяжка-глуха лопалі
сваімі здаровымі скрыдламі... Жаўранак ужо тапіўся ў
блакітнай шыры; вольна-широкімі зыкамі поўнілася
сывітаньне.

А неўзабаве і красуня-сонца косы свае раскудлачаныя
з-пад цёмнай хусткі бору старога выпусыціла і космамі
залатымі неба ўхарошыла. Коні чхалі ды раскаціста ірзалі

радасыцю маладой, вясноўскай, здаволена галовамі памахвалі, адчуваючы съвежую сакавітую траву: надаела ўжо прэлае, съмярдзючае сена з асакою і елачкаю ды сечка саламяная...

Ад ірзаныня гэтага і папрачыналіся начлежнікі.

— Хлопцы!.. Уставай хутчэй ды дамоў!..

— Пакуль дамоў, дык жарчоў падлажы... Абагрэцца хаця...

І калі ўсе начлежнікі, калоцячыся ад ранішняга холаду, лезьлі трэшца к вогнішчу, тады толькі запрыкметілі, што сярод іх Сёмкі ня было...

Ён за ноч некуды зьнік з сваімі коньмі.

— Ну, хлопцы, як сабе хочадзе, а справу з абрэзкамі кулацкіх гаспадараў так аставіць нельга!..—ужо добра абагрэўшыся, звярнуўся да ўсіх Адась.—Калі добра ўзяцца за гэта, дык у нас па напаму сельсавету зямлі, брат, хопіць для ўсіх, каб надзяліць безъязмельных і малазямелльных... Блізка 30 гаспадараў кулацкіх...

— Больш!.. Куды больш!..

— Ну добра!.. Няхай будзе 30. Глядзі: няхай па пяць дзесяцін адмахнущы—ужо табе 150 гатовеных, а ў некоторых не па 5 адрэжуць... Вось як, напрыклад, у Гарасіма... там, брат, на 15 блізка пойдзе!.. І трэба самім за гэта дзела ўзяцца!..

— Зразумела!.. А хто-ж гэта зробіць за нас, калі ня мы самі?!

— Ты, брат, Адась, махні за нас за ўсіх!.. За ўсё вобчства, па старайся!..

Адась толькі ўсыміхнуўся.

І не адзін вечар так гаварыла паміж сабою моладзь і старыкі, будучы на начлезе, бо тэма гэтай гаворкі была што ші на ёсьць балючая. І толькі гаварылі, а заяву на абрэзку падаваць ніхто не хацеў, усё ўскладалі адзін на

аднаго. Кожны баяўся ўгнявіць кулака, кожны думаў, што гэта толькі гутарка, прыемная, душахвалючая думка—і толькі, а зямлю ніхто парушыць не можа...

— Чорт яго ведае!.. Боязна неяк...

— І то праўда!.. А калі не абрэжуць ды не дадуць нам, дзе-ж мы пласт саломы дастанем, пуд хлеба ў галадоўку?!

А потым падбадзёрвалі сябе думкамі вясёлымі.

— Э, чаго там баяцца?! Калі наша ўлада так кажа, дык і зробіць!.. Гэта-ж не даўней!..

— Добра кажа'ж!..

І справа заўсёды на гэтым канчалася.

Неяк у сьвята, калі, трохі падрабіўшыся і ўсеяўшыся, сяляне кучамі абселі прызыбы і размазвалі гутаркі розныя аб пасевах, аб усходах, аб міжнародным становішчы, якое, як на дзіва, заўсёды ведаў Цімох (за што і звалі яго ў вёсцы «Бабскі Весьнік») і заўжды апавядалаў сялянам з мастацкай маною, дый цяпер пробаваў завесыці сваю шарманку,—нечакана Адась щэлы жмут газэт прынёс...

Кожын ведаў Адася, што ён можа добра прачытаць і як сълед растлумачыць незразумелае, і ўсе мужчыны, кінуўшы пустыя гутаркі, абкружылі Адася.

— Чытай, брат, што шіпушь!..

— Мо' пра нас што ёсьць... мужыцкае што?..

— Т'каля аб зямлі там паглядзі!..

Адась ужо ведаў зараней настрой і жаданьні сваіх вяскоўшчын і толькі чакаў часу, калі сыціхне трамада, чакаў, калі падплыве яшчэ больш мужчын...

Разварачваючы газету, твар радасцю асьвяціўся, усмешка скаўзанула... Ён знашоў сваю заметку...

— Ну, што, усе сабраліся?.. Чытаць можна ўжо?..— падняўшы галаву і абводзячы заднія шэралі шукаючым паглядам, гучна спытаў Адась.

— Валяй, валяй!..

— Усе тут...

— А мо' хочаш, якаб за хутаранамі, за шляхтай паслалі?..—нехта зарагатаў.

— Дый не мяшала-б!.. Аб іх тут і гутарка будзе!..—насымешліва кінуў Адась і пачаў чытаць.

Аж раты ўсе паразяўлялі, калі Адась пачаў ім пра абрэзкі вямлі чытаць, што тое, што шляхту іхнюю трэба абрэзаць ды ў першую чаргу Гарасіма, бацьку Сёмкі, як заўзятага эксплётатара і кулака...

Як скончыў чытаць Адась, захвалівалася прамада, нібы лес у навальніцу ці жыта ў непагоду... Галасамі рознымі адазвалася.

— Так!.. так!..

— Ото-то-то!.. От добра, от добра!..

— Вот калі шляхтам штаны шадрэжам!..

— От нехта лоўка хващі ў газэце гэтай!..

Гаманілі-рагаталі, здаволенасцю агульной захопленыя, цікаўліся...

— Хто мог напісаць гэта?!

А моладзь слухала і гэтак сама радавалася ды пасмейвалася: яна ведала, што гэта ж мінула Адасёвага пяра...

— Ён, падла!.. Ён, Адась гэты!.. Ён толькі так можа... яго работа!..

— Дый больш жіхто!.. Адась нас абароніць, хто-ж тут больш?..

Ужо разыходзячыся, талкавала бедната. А Адась у гэты час жа стаў і, сабраўшы ўсіх беднякоў, старых і моладзь, запрапанаваў напісаць агульную заяву, прылаўшыць да яе газэту і падаць куды належыць аб хутчэйшым абрэзе іхній шляхты...

Так і зрабілі.

А неўзабаве камісія з раёну прыехала, усе кулацкія гаспадаркі абгледзела, ацаанавала, зямлю памерыла і, абнадзеіўшы беднату атрыманьнем зямлі, паехала.

Вестка аб тэтым разынеслася далёка, што абразаецца шляхта танушэўская...

А шляхта-кулакі, аднекуль дастаўшы газэту (бо самі газэт аніякіх ня вышівалі, лічачы бескарыснасьцю), дзе пісалася аб як тайхутчэйшай абрэзцы іхніх гаспадараў, чыталі і, здагадваючыся, клялі Адася, бо прыяжджаўшая камісія казала ім, што, дзякуючы заметцы ў газэце, яны парушылі іх ціхі спакой.

— Ён, сукін сын!.. Басата тэая!.. Большіх ніхто тут так ня зробіць, акрамя яго!.. Баяцца-ж нас усе, бо вясной жуды каторы дзенецца бяз нас, як бясхлебіца прышрэ... як карова іх сабакам завые?!

— Дык што-ж гэта такое?.. Няўжо нам і канец прыходзіць і ўсё з-за галадранца тэата?..—гаварыў усёй кампаніі за чаркай самагону здаровы, аплыўшы тлустасцю, з лысінай-месяцам чырвонаносы Гарасім.

Яго рукі, размашыста-шырокія, упэўненыя, гаварылі аб яго ўпартай, паважна-шляхецкай натуре.

— Так, пане Гарасім, так!.. Дзела дрань!..

А нехта з кампаніі, з вялізлага каўняра бурноса ціхасця рожна падаў думку:

— Убраць нада...

— Як тэта?..

— Што ўбраць?..

Не здагадаліся ўсе.

— Убраць?! Значыцца, з съвету тэата, сволач таکую... Каб не паскудзіў, не замінаў добрым людзям жыць!.. Ось як...

Маўчанка распаўзлася, а потым парушылі яе ўжо шэптам гадзючым, злосна-недалужным...

А Адасю і ў думках нават не зварухнулася, што там недзе ў гнязьдзе шэршняў, закураным пахам тлённым, самагонным, татуецца нешта жудаснае, страшнае...

Шэршні хочуць джала сваё паказаць, укусіць сярдзіта, съяротна ды ў самае балочае месца грамадзкасці вёскі...

Камісія-ж, якая павезла да сябе гатовы матэрыял, не драмала, а выносіла пастанову аб хутчэйшай абрэзцы ганушэўскіх кулакоў, каб зынітчыць тую ненормальнасць клясавых супяречнасцяў, тую эксплойатацыю і зыдзекі, якія ўтвараюць над беднатой вясковай кулакі гэтая.

III

Прабегла ўжо ня мала часу пасцяля ад'езду з вёскі Ганушэвічы раённай камісіі, а вынікаў ня было чуванець ніякіх. Бедната вясковая ўжо пачала і сумнявалца, час-адчасу недавер'е пракоўзынецца ў катрага, бывае, калі размову пачнунець весьці на гэту тэму, дык часта сярод агульных разваг, радасцяў аб скорым надзеле зямлёй, надзеяй на лепшае жыццё ценем пералётнай птушкі апаска мятненца...

— А калі ўсё гэта толькі пацешыць нас?! Толькі вони адвесці, што вось, значыцца, і прыехалі, і памералі...

— ... А вы і чакайце!..

— Чакай... Пятра—сыр зъясі!..

Але ў гэты час, хто слухаў такія размовы і сведаў, што гэта зроблена не на съмех, не на жарты, заўсёды падаваў сваю сталую думку.

— Кінь, хлошцы, ляскаць пустое!.. Калі пачалі што рабіць для нас, мужыкоў, беднаты, значыцца, дык і давядуць да канца і зробяць... Сумлявацца ня сълед!.. Ды скажы каторы мне, калі-ж ткі нас яны ды ашукалі?..

— Хто тэта?! Бальшавікі?..

— Ды няю хто!

— Дык яно верна!

— Ну і па гаворцы жанец!..

Так гаманіла, радзілася паміж сабою бедната ганушэўская. З дня на дзень чакала, што скажа раён і калі...

І, нарэшце, прычакалі.

Тады лета было на самым пуку, за касьбу некаторыя мужчыны пачалі брацца, бедната тая, у каго хлеб даўно з стала і сывірна ўцёк—дык і зажынаць ужо патрабovalа: хоць і не дасыпей яшчэ хлеб у каласох, дык у восьці дойдзе... Бо ня выгрымаць-жа бяз хлеба!..

Некаторыя вяскоўцы дык і рукой ужо махнулі на абрэзкі, аж надзею ўсю згубілі, толькі самыя беднякі, якім не сягоныя, дык заўтра трэба было кідаць свае дзве ці дзесяціну з чвэрткай зямлі на 7—9 душ, якія, пакроіўшыся сярод суседніх палос на пятнаццаць, дваццаць два кавалкі, выцягнуліся рушнікамі на паўтары вярсты, якім трэба было ўсё кідаць і браць пугу ды гнаць на паству вясковыя каровы і сывінъні, бо зямля ўжо не хацела раздзіць,—вось гэтая дык надзеі ня тублялі. Яны падбадзёрвалі і другіх яшчэ.

— Ня ўсё разам робіцца!.. Трэ' пачакаць!.. Сказалі-ж так!..

— Гэта-ж не блазнавацца яны ўздумалі, а дзела рабіць!..

Думалі ўсе, што аж на тое лета абрэзкі з надзеламі пройдуць, ажно зусім нечакана, неяк вечарам, калі статак пацягнуўся дамоў в паству і бабы вячэру рыхтавалі, тады ўсе бачылі, хто на вуліцы ў той час быў, як двое таварышоў, з раёну, з портфэлямі, праехалі па вуліцы і накіраваліся да хаты старшыні сельсавету.

Хвалій радаснай думкі-згадкі паскакалі па вуліцы.

- Камісія прыехала!..
- Абрааць кулакоў, гэта значыць...
- Каморнікі, надзяляць нас будуць...

Зашыхоліла вёска, гамонкамі рознымі ды здагадкамі напоўнілася, радасцю непадробленай твары ў беднякоў асьвяціліся... А цераз гадзіну хата старшыні роем пчаліным гула... Уся вёска сабралася.

У табачным дыму таласы плавалі, шытаныні сыпаліся...

— Дык, значыць, к нам, таварышы?..

— Кулачкоў кратадь будзем?! Га?

— Зямельку здабываць?..

— Так, мужчынкі, так!...—супакойваў усіх немалады ўжо, з барадой мяцёлкай, у шэрый сывітцы адзін з прыехаўших.

Яго разумна-карый вочы ўпіваліся ў кожнага мужыка, варушылі чорныя змаршчакі ў усымешку добрую, ціхую і шпакаталі сэрца радасцю новай, здаволенай. Тады распяразываўся кожын у думках і выкладаў іх перад прыеждым таварышам, як на далоні.

— Дык вы, мужчынкі, цяпер нават, каб дарма часу ня губляць, шішэце заявы, каму хочацца атрыманець зямлі і каму на пасёлак... Бо заўтра мы і пачнем...

Закірмашавала грамада. Хто граматны—той бесыпрастанку страчыў заявы, і неўзабаве цэлы стос іх вырас перад носам камісіі...

Амаль цэлую ноч прасядзелі мужчыны ў хаце старшыні, вядучы гамонку ўсё-ж аб абрэзках, і толькі далёка за поўнач пачалі памалу разыходзіцца...

А назаўтрае раніцай уся вёска на нагах была: зноў хата старшыні стрыножылася...

І толькі праз два дні ўшартай працы «ад цямна да цямна» кончылі працу па разбору заяў і да абрэзкаў прыстушиліся...

Цэлая вёска паваліла на хутары за камісіяй глядзець, як гэта будуць «абразаць», што кулакі будуць рабіць... А каму належаў надзел, той ішоў, агорнуты радасцю, вымяраць сабе кавалак зямлі, пра надзел якой ён толькі марыў ды часамі съніў... І Адась уцёрся ў грамаду і неўзаметку ішоў ды падслухваў радасныя тамонкі вяскоўцаў.

Неўзабаве ў хутар Гарасіма ўпёрліся. На двор не пашлі, а паслалі хлапцоў, каб пазваць сюды, на поле, паспадара.

Вышаў і Гарасім. Вакол яго—чарада суседзяў-кулакоў. Відаць, паседжаныне рабілі, радзіліся, як рабіць і што, ды скраплялі свае пастановы самагонам, бо ў Гарасіма ўжо і язык адмаўляўся служыць... Заплыўшы п'янімі вачыма аглянуў ён грамаду, шырокая расставіўшы свае кривыя ноті: у гэтых шэрых вачох час-ад-часу ўсхліпваў воўчы аганёк...

Рэшта з кулакоў падсымейвалася, хіхікала, вострыя слоўцы, ахварбованыя ў «мат», пускала ў вяскоўцаў...

— Ба-а-а-с-с-сата, вы!.. Гых!..—Прыдушана-агідана выкінуў цераз вусы Гарасім.

— Вот, грамадзянін Гарасім Буратоўскі, ад зямлі, вармі карыстанай, належыць адрэзаць у запасфонд для налозелу безъязмельных і малазъямельных 15,9 дзесяцін усіх угодзій...—зывярнуўся да Гарасіма адзін з сяброў камісіі...

— Скулу вам у горла, а не пятнаццаць дзесяцін!.. Я вось тут...—замітусіўся сярод шэршняў Гарасім, шукуючы нібы абароны ў іх, нібы кала якога... А потым, з налітымі кривёй вачыма, съціснуўшы кулакі, кінуўся да камісіі...

— Вон, басата!.. Вон з маёй зямлі!..

— Ня тронь!..

— Ня тронь!..

— Ня руш!.. Сволач ты няшчасная!..

Раўнуў раптам жатоўп і ў вачох іхніх усхліпнулы аганькі зыркія, жудасныя... У самых бяднейшых—самі сабою рукавы кашуль к лакцю шаехалі...

Хоць сягоńня жадалася беднаце права сваё адстаяць, вылічъ усю крыўду і злосць, якія тадамі накіпалі ў моцных мужыцка-працевітых грудзёх, бо ня толькі тадамі, а інават цэлымі вякамі мазольнае права і справядлівасць тапталіся няшчадна бруднымі ботамі прыгонігчыны, і толькі сълёзы дажджом, пот ручаем, кроў сукравішай ліліся на загоны і то не на свае, а на панскія... Гэта мінулася, але ў памяці мужыка гэтая чорная пляма яшчэ не пасыпела съцёрціся назаўсёды, і сягоńня, замест колішняга пана-прыгонігчыка ў поўнай сваёй велічы кулак-шляхціц паўстаў з ружовай панской крывёй у жылах сваіх... Вось чаму і выбухнулі так раптоўна скрытыя дагэтуль пачуцьці бядняцка-мужычыя...

Трэба было-б яшчэ адно слова, адзін рух з боку кулакоў—і расплачалася-б бойка, няшчадная, ражучая, не на жыцьцё, а на съмерць. Заўважыў гэта адзін з таварышоў і ў час спыніў...

— Ціха!.. Гр-нін Буратоўскі, гаварэде, з якога боку вам выгадней аддаць?

— Ад дарогі мер!..—буркнуў Гарасім і абліз.

І паскакаў сажань паміж жыта і ярыны Гарасіма, адразаючы ладны кавалаў зямлі пасечнай, чорнай, тлустай...

— Эх, тут і зямелька добрая!.. Пасека...

— І не кажы!.. Бяз гною родзіць!.. Бач, якое жыта!? Гаманілі-цешиліся паміж сабою сяляне.

У гэты час жонка вышла Гарасімава з-за брамы і, угледзеўшы, як уся вёска топча съцежкі ды забівае па-

полю колікі, заламала свае поўныя рукі і рынулася вобземлю...

— О, матка боска!.. Езус пане!.. Хамы... Хамы!!!— раўнуда каровай Гарасіміха і згубіла ад непамернай злосці прытомнасьць.

— Го-го-то!..

— Гы-ты-ты!..

— Ого-го, брат Гарасім!.. Глядзі, твая жонка Езусу душаньку, мусіць, аддала!.. Хацела з зямлёй на той съвет...

Мятнуўся Гарасім і з крыкам кінуўся да жонкі. У гэты час дачка выскачыла з двара і з бацькам, падхалтіўшы яе, патрабанілі ў хату...

Два тыдні працавала камісія над абрэзкамі кулацкіх гаспадарак, два тыдні бедната атрымоўвала прырэзкі да сваіх вучасткаў зямлі і так надзелы. І ў кожнага кулачка адна і тая-ж съцяна праклённаў, шагроз і кіпінкаў з працы камісіі; былі выпадкі, што зачэплівалі ганьбою чорнай і ўладу...

А як уся юёска пачала касіць сена ды жаць жытатой, хто атрымаў прырэзу ўсіх надзел, гэтак сама кінуўся касіць, жаць і звозіць тое, што папала ад кулака ў яго вучастак надзелу...

— От цяпер, брат, патглядзім, хто тультай, а хто працаўнік, калі я і ты зраўняліся!..

Гэтак кідаў не адзін бядняк «свайму» кулаку цераз мяжу надзелу...

Той толькі скрыгаў зубамі.

IV

Усяго толькі тры месяцы праішло пасьля надзелу бедната зямлёю, а зъмяніліся абшары, што шляхта ка лісь-то імі карысталася. Паміж шырокіх і аграмадных

гнёздаў шэршняў прыткнулася бедната быўшая і весела глянула з сваіх палеткаў хаткамі новымі з съвежасъсанага дрэва ды на нова дзе перасыпанымі. Гумны з заду хат сели, азяроды цымбаламі зайграі, калодзежы песьню запелі...

Чуваць, як новы дух з новым бытам ламалі пасялкоўскія загарадкі і лезылі ў хату, на двор, у хлявы, нясучы за сабою бязбожніцтва, культуру—шматполку, добрую пародзістую скаціну.

— Мы дык і на чатырохполку пераходзім!.. На новай зямлі лягчэй і ямчэй, дык карысці больш будзе, агроном казаў...—з радасцю малога дзіцяці гаварыў які-небудзь бядняк, сустрэўшыся з сваім «гаспадаром».

Ухмыляўся толькі той у бараду, міргаў хітра вокам і, кашлянуўшы ў кулак, ціха кідаў:

— Гэта можа і ўсё добра, але толькі не для цябе!..

— Чаму?..

— Таму!.. Стаяў сваю хату ды ўсю сваю шматполку-матполку на калёсах... Каб, значыцца, у час выбрацца адгэтуль... Хі-хі-хі!..

Ківаў зьдзіўлена галавою на «гаспадара» які-небудзь Мікіта і, усміхаючыся, адыходзіў.

А пасёлкі расьлі, як грыбы ў даждж.

Ды яшчэ дзедаўскія звычай пачалі яны ламаць: часта да сябе агронома на параду запралшаюць, вэтэрынара да скаціны, а не шаптуху-бабу, як кулакі-пляхта; Адась-селькор падпіску на газэты сабраў. Хоць і трудна, грошай малавата, але кожны пасялковец газэту сабе выпісаў.

Хочуць вучыцца па газэціне!

А кулаком гэта—съмерць.

І пачалі яны, кулакі, значыща, часьцей зьбіраща, пасяджэнныі рабіць патайныя, сакрэтныя, нешта ўсё раіліся, абгаварвалі ды на канцы самагонам скраплялі...

І неяк раз, калі ўжо восень залатая глядзела на панадворак; трапечучы медзьдзю лісты на дрэвах, жартуючы прахалодным ветрыкам у зжатых спаох абітага акалоту на тумне, калі ноч, як зямля гэтая чорная, ліпкая, прыпадала к вакну і засыціала посыцілкамі яго, як вакніцамі, тады-ж у гэтым гнязьдзе шэршняў гуд ціхі, сымяротны працяў непарушную ціш, аж ноч здрыгнулася за вакном Гарасімавай хаты...

— ...Забіць яго!.. Сачыць за ім, і ў кожную мінуту ўбраць яго, чаго-б гэта нам ня варта было!.. Адась усё нам нарабіў!..

А Сёмка слухаў і радаваўся; ён ужо даўно падбіраў момант адмсьціць Адасю за начлежнае, але ўсё неяк сутрымліваўся, а цяпер—рукі развязалі.

V

Ноч удалая распасцёрлася, хоць і дыхае ў твар начлежнікам халадком вострым, скрэзь вясеннюю позынай працятым. Але нічога. Начлежнікам гэта не пяршыня: яны ўжо не адну ночь правялі тут пры рэчцы щхай, не адна ночка ледзянымі драцінкамі ўсяката іхавалі працінала і прымушала дрыжэць, траплятапца лістам асінавым пад буйным ветрам.

Але і гэта нічога!

Вогнішча тады грэе-лашчыць мілей маткі роднай, цалуе-галубіць твар бурачковы...

А сягоныня што?! Адна ўцеха, а не начлег! І пляючы хлопцы, сышлюць макам тесьні разудалыя...

— Хлопцы, сягоныня і шляхта будзе на начлезе!..

— От дзе свалата!.. Багатыры!.. Як быццам сёна ў іх не хапае...

— Дый ніколі-ж яны не вадзілі ў гэты час...

— А хто табе казаў?.. Адкуль ты гэта ведаеш?..— запытаў Адась у белабрысага хлапца, апранутага ў вялікі стары, аж блішчыць—так сацмуголены кажух, падпяранага ў дзыве столкі пастронкам.

— Сягоныя я ў коопэратыве быў, дык там тэты быў, Сёмка... ды і кажа, значыцца, пытае ў мяне, а ці павядзём мы сягоныя на начлег... А я к'у, што павядзём!..

— Дык ён што?

— Дык і я павяду, к'а...

Нешта як-бы мулкае, пядобрае кранулася ў душы Адася, пачуцьцё тупой апаскі павярнулася ў сэрцы і, выграстаўшыся, глянула ў очы...

«Допіс зъмясьціў у газэце»... неслася ў Адасёвых думках, «читалі і яны яго, сволачы, ды, чуваць, сыкалі здорава»...

І тады раптам прыпомнілася Адасю, аж повад аслаб у руках яго, мігнулася адно маленъкае здарэніне, на якое ён у той час і не звязрнуў увагі...

...П'яны Гарасім, ідуchy ноччу (неяк летам), сустрэўся з ім, з Адасём, і тады, закурвалочы, сказаў ціха, праз зубы:

— Эх, братка, Адась!.. Штучкі я з сабой не захапшоў сягоныя... аднай гэтакай... Хі-хі-хі!.. Даўно ўжо татую табе гасцінец... Шкода, гм... шкода...

— Што, дзядзька?..—не зразумеў той.

— Я цябе!...—і тут у няўмоўнай злосці, запусціўши трохмэтравы «мат», Гарасім сунуўся к Адасю, але той пасыпеў адскочыць у час у бок, і Гарасім, ня стрымалаўши роўнавагі, распластаўся на дарозе...

Вось сягоныня нешта так яскрава і паўстала ў думках Адася тэтае здарэнье. А потым у пачуцьцёх нешта зъявілася—жудаснае, апасылівае...

— Але, ат!.. Чаго тэта я?!

Як-бы прачнуўся ад сну Адась і, тармазнуўшы за поход ды грукнуўшы каню пад бакі старымі ботамі, заехаў наперад чарады. Зноў пасыпаліся, як дзе на вечарынцы, галасы розныя, развясёлыя... Яшчэ здалёку хлопцы ўбачылі на ўзгорку, пры гаі, куды заўсёды і вадзілі на начлег коняй і там начавалі, як валасамі чырвонымі агонь кудлачыўся... Ноч расступалася, плуталася па мокрых купінах і кустох, а ўсё-ж ткі не магла схаваць за сваёй сытіною тэтакія-ж сама, як і яна, чорныя постаці.

— Ужо яны і агонь разлажылі!..—нехта азваўся з начлежнікаў.

— Што?.. Паедзем да іх ці будзем выбіраць іншае месца?!

— Паедзем туды!.. Цяплю гатовае, тя трэба будзе і турбавацца класыці...

— Паедзем!..

— Ну што-ж, паедзем!..—щіха, як-бы сам для сябе, згадзіўся і Адась. Спачатку нечага было замітусілася пры вогнішчы чарада начлежнікаў, калі пачула конскі тупат, а потым зноў прышіла, прытала к зямлі карчамі вялізнымі, нязграбнымі...

— Здарова, хлопцы!..

— Нех бендзе пахвалёны, панове шляхты!..

Кінулі па слову з грамады прыехаўших.

Тыя зірнулі і насымешку скрывілі, а Сёмка, падняўшыся на локці, заірзаў жарабком і гукнуў самаздаволена:

— А мне ўсё роўна—што хам, што шляхціц... Здароў!..

Сёмка асабліва націснуў на слова «хам», так што яго выраз не застаўся незалікмечаным Адасем і зноў у яго

ў сярэдзіне, недзе глыбока ў сэрцы шавяльнуліся і апаска і злосыць адчайная. Ён ведаў, што ў гэты час ён добра, «пасуседзку» гаварыць з імі ня будзе.

Сталі да вогнішча пад'яжджаць і пасялкоўцы, якіх, як съмерці сваёй, ня любіла шляхта-абразанцы.

Зноў, як і тады, увесну, сталі пячы сала на агні, зноў пачуліся кіпінкі з боку беднаты над кулакамі і цяпер ужо не такія, як калісь: тэта былі бадзёрыя, упэўненыя ў сваю мазалістую моц словаў, прасякнутыя ненавісцю да багатых і вялікім замілаваньнем да тых, хто ўздумаў ды зрабіў: надзяліў іх зямлёю...

Не праміналі і Адася; які гэтак сама з другімі начлежнікамі пёк сала і прыслухоўваўся да гутаркі.

— Дзякую ім, гэтым комуnistым... бальшавіком! Далі нам хоць жыць, як... вось скора падмацуемся і зусім добра будзе...

— Ды дай рады!.. А ўсё-ж трэба мець падзяжу і Ада-
сю нашаму... каб не яго газэта, дык і чорт ведае колькі-б
чакалі?!

— Праўду ка'аж!..

Здаволена ламаніла паміж сабою бедната.

А ў гэты час кулакі ад злосыці лопаді, асабліва Сём-
ка. Вачыма шэрымі тачыгү Адася і ўнутры радаваўся
ўцехай звярынай...

Ночка-ж пляскалася аб вогнішча і, скрыўдженая
нядбайствам да яе начлежнікаў, плакала за голымі кус-
тамі лазняка плачам дэіцяці...

VI

Забалівала віхура сярод ночы, заликуматала дрэвамі
налоўголымі, плаксівымі, і заплакалі яны съязьмі жоў-
та-залацістымі, халоднымі...

А вецер скіголіў, песьню жудасную пеў, пляскаўся за
пахілымі вольхамі па рэчцы, як-бы радаваўся, што хоць
у гэтую ноч яму ніхто не перашкаджае разгуляцца, рас-
прануцца памаладзецкаму. А яна, гэтая начні-
каравая, валасамі сваімі доўтімі і чорнымі, як сажа, ахі-
нала ўсё шчыра і гэтак сама падсвіствала ды ўзыхала
у тахт ветру буйнага...

Весела, мусіць, было і ёй.

Начлежнікі ўжо даўно спалі, карчакамі аблёгшы вог-
нішча мізэрнае, недалужнае; съскалі яго колам жы-
вых сывітак і кажухоў.

Ня спалі толькі Сёмка з сваімі таварышамі; лёгшы
воддарль ад чарады, яны ўсё нешта ціха-прыдущана шап-
талі, аб нечым згаварваліся, ды пачуць толькі немагчы-
ма было, бо шэпт іх вецер-дурань падхопліваў і адносіў
далёка за сырый кусты хмызыняка і купіны з пасохлай
леташній травой на дрытве і там весела пеў аб нечым...

Не, не ды і адарвецца які-небудзь кавалак іхній гу-
таркі і да вуха Адася даляціць!.. Раскудлачаная думка
звіхаецца растрасыціся ў мурог сухі на ветры, але чут-
кае вуха Адася ловіць...

— ... трывацца разам... якое што, дык...

— ... на коні... баста...

І сполах нейкі прабірае Адася, злосіць. Пад шчыльна
падпяразаны кажушок падлазіць і дрэпае па сипіне шаль-
цамі прыкра-халоднымі, мяртвячымі... Агонь гаснуць ду-
мае, а тут і зубы ўжо прабуюць музыку нейкую высьцёб-
ваць, і без агню, у ліпка-дрымотных пацёмках страшна
робіцца неяк, і Адась кідае на агонь кучу гальля, пры-
ціскае зьверху рукою ды паддымухнуў... Зноў весела
заскакаў маладзец-агоньчык, як-бы казаў ці хацеў толь-
кі сказаць, што вось без мяне тут аніяк не абыйдуцца
і такая я «ганаровая шышка», што і куды!

Скоса зірнуў Адась у бок кучкі кулакоў, якія трымаліся сваім гняздом: там ціха было... Прытаўліся. Тады погляд свой на сваіх хлапцоў, на пасялкоўцаў, кінуў і невядома чаго глыбока недзе, на дне душы з'явілася нешта, што мочна кричала, аж глушыла яго...

— Каб я мошкай цяпер зрабіўся... Ну, каб хаця аднай частачкай вось гэтага агоньчыка... Мала таго, што ўкрыгуся-б сяноныя ад гэтых злых воч і думак кулацкіх, а змот-бы яшчэ і спаліць іх... усіх іх з дабром, зскацінай...

Ведаў Адась, што не заснущь ужо яму, адлящеў кудысь сон яго, мусіць вецер гэты вышастаў, і з'явілася ў яго патрэба гутарку з кім завесьці, адағнаць ад сэрца нешта такое, чаго ён і сам добра ня ведае...

А тут

— ... І-і-і-гі-ті-гі-гі!.. І-і-і-і-і-і!..

З агульных тонаў завірухі галасы рээнулі вуха, аж звлякнуўся Адась... Недалёчка недзе, вось тут зусім; коні нешта затушалі, перапалашыліся...

«Воўк—ня йначай!» мяцнулася ў галаве Адася.

«Схадзіць трэба глянуць, і тады»...

Само неяк усплыло напаверх думак, вылілася ў пастанову і, прыглядаючыся ў мутна-чорную даль, падняўся Адась, абцягнуў кожушок, паправіў заборы ззаду пад плюсам і, прывычна адпіхнуўшы з ілба на патыліцу шапку шэрую, «салдацкую», пасунуўся ў цемень...

Яшчэ некалькі олабых кроکаў—і нач зъела яго.

У гэты час, падняўшы асьцярожна галаву і агледзеўшы ўсіх пужліва-трыўожным поглядам, Сёмка пхнуў пад бок свайго суседа.

Трохі воддалік яго паднялася ўскудлачаная галава з валасамі, як жар, чырвонымі, і колкія маленъкія вочки забегалі па съпінах і па съпячых тварах начлежнікаў.

— Пара!..

— Так!..

І Сёмка зынік за кустамі.

Тады івецер рвануў з сілаю, замітусіўся ў адчайнай злосыці, нагнуў аж да долу лазняк далікатны і зарум-ваў плачам баб'ім на беразе рэчкі... Ночка начніцай хва-талася за вямлю і слала посыплкі дзірава-чорныя.

А потым галасы вырваліся з гэтага тamu, галасы жор-сткія, вагнём пякучыя, адчайнія...

— ...Ды што я... зрабіў... табе...

— Га-а-а!.. ы-ы-х-г!..

— А-а-а-а-й-і-і...

Нема разынеслася навокала і разбудзіла начлежні-каў, і ў гэты час, калі яшчэ ўсе, усхапліўшыся са-сну, не маглі ўцяміць нічога, адкуль гэта і што, раптам пырс-нуў кароткі, прарэзьлывы стрэл... Снапом бліскавіцы агонь мігнуўся і... съціхла ўсё.

І здаецца, у той час івецер съцішыўся, ня таik лазняк нудзіў, вада ў хлопкіх берагох заціхла, толькі што ноч, на момант расступліўшыся, шчыльней агарнула ўсіх ды напаіла начлежнікаў сполахам востра-мёртвым... Гэты сполах съвяціўся ў вачох кожнага начлежніка, і ён яскра-ва адбіваў страх жудасыці, съмерці...

Глянулі ўсе адзін на аднаго, абвялі чараду, як-бы шукаючы вінавайцу ці скрыўджанага...

І ў кожнага за вачмі, у душы, востра ў мазгох,—ад-блілася:

— Адася!..

— Няма яго!..

Рынулася чарада хлопцаў на стрэл, мацаючы нагамі мокрую сенажаць з купінамі. Раптам, адзін з іх на-ткнуўся на нешта мяккае, на купіну непадобнае...

— Ай!.. Тут, браточки!..

І адскочыгүся, увесь трасучыся.

З галавешкай прышлі. Цемната расстушілася, і ў жоўта-крайавым кругу трапітаюча-палахлівага съвету вынырнуў белы, як крэйда, твар з крыху выскаленымі, рагочучымі зубамі, з шклянымі, жудасна-съмятрынымі вачыма... Гэтыя вочы як-бы глядзелі на ўсіх з дакорам і гаварылі:

— Вось вы і не даглядзелі... Мянен ўжо няма...

І кожны з начлежнікаў адчуў нейкую віну перад гэтым трупам, якога ўперад звалі Адась, кожны ў глыбіні свае душы ўяўляў, што і ён тут вінен, мо' яшчэ і горай за таго забойцу, што зрабіў гэтак, а ўсе, што вось стаяць тут вакол, ні ў чым няявіноўны, нават магуть вось у гэты час, пры гэтым, яшчэ съвежым трупе, рынущца на яго і зрабіць тое-ж самае, што і з Адасём...

А потым успыла і зьнеслася некуды гэтая жуда і апаска і забушавала злосьць...

Адчайная, мужыцкая злосьць...

— Сёмка, сукін сын!..

— Ён!..

— Яго работа, сволач такая!..

І, напаўняючы паплавы самай жорсткай лаянкай і праклёнамі, уся прамада сыннула ў мокрыя кусты шукадь Сёмку.

А цемень калащілася, дрыжэла і ветрам скуголіла над трупам Адася, якога два хлопцы прынеслы да вогнішча.

Цяпер толькі два-тры з кулакоў усталі і з зьдзіўленынем пачалі пазіраць на Адася ды, як-бы нічога ня ведаючы, распытвадца, як і што?..

— Маўчаць!..—успылі адайн з пасялкоўцаў, які і прынёс труп Адася к агню.—Ваша работа!.. Вы тут усе вінаваты!..

— На мякіну іх!..—бліснуў вачыма другі.

Змоўклі кулацкія сынкі і, пчыльней захінуўшыся ў кажушкі, пачалі раемца паміж сабою, як-бы ўжо і дамоў зьбірацца.

— Не паедзеце!..

— Чаму?!

— Таму!.. У раён мы з вамі...

— Куды?.. У раён?..

— Маўчи!!! Арыштаваны!..

— А во!..

І з боку ад кулакоў съмяротным чорным кружочкам ствол абрэза бліснуў.

— Ладна!—щіха юнулі хлопцы і змоўклі.

Ноч праглынула і іхня постадзі.

А там дальш галасы адзываліся, шукалі, мацалі... Нібы гульню нейкую недарэчную, дзікую задумалі начлеянікі сярод гэтага балота ў такую щёмную і халодную ноч.

— Няма яго, коняй забірай!..

— Ка'аж, коні лаві!..

— Сам прыдзе!..

— О-го-го-о-о-о!..

І зноў, аж ноч затрэслася, але ўжо падалёку, у самым гаі, рэзнуўся другі стрэл...

— Ён!..

— Нашых, мусіць, каторага!..

Пашлі хлопцы на гэты стрэл шукаць нечага, самі ня ведаючы, чаго ідуць і па каго. У кожнага зноў апаска шавяльнулася ў грудзёх.

— Ну, добра, я іду... А што, калі і мяне ён там паложыць гэтак, як і гэтага...

Але несвядома хлопцы імкнуліся ўперад, буяныя
помстай і зухаватасыцю, каб адзін перад другім ная стру-
сіць і гэтым не паказаць сябе і надалей баязылівым
хлащом...

— Недзе тут, здаеща!..

— Але!..

Ціха шанталіся хлопцы. І вось у гэты час выплыў з
навальніцы шоламу выразны чалавечы стон... Працяг-
лы, кануючы...

Закамянелі ўсе, а потым рушылі туды. Калі-ж запалі-
лі сярнічку, дык сярод дзвіюх бяроз, ушчаміўшыся
плячмі ў карані, ляжаў Сёмка з абрезам карабіна ў ру-
цэ. З яго грудзей бурболіла і пеніла цёмная кроў...

Ён канаяў.

Ані ў воднага не зявілася жаласьці да гэтага чала-
века, а наадварот: цэлая патока палілася слоў, здаволе-
ных, запэцканых лаянкай бруднай...

-- Застрэліўся...

— Эт!.. Сабаку—сабачая і съмерць!..

Хінуў тэтак нехта з чарады і, адварнуўшыся, усе
ашыбалі да вогнішча. А вецер ужо не жартаваў, не аб-
німаў і не цалаваў хмызыняк, а пеў даўгую хаўтурную
песнью.

9/V - 26 г.

В. Клянік.

ТАК ЧАСТА БЫВАЕ

I

Курыща і дрыжыць раднянкай у вільготним паветры мутна-шэрая імгла, абдаучы золасьцю твар і кончыкі пальцаў. І хто яго ведае, щі то ад васенініх дробных дажджоў, якіх не малю ўжо прасушыць слабае сонца на зямлі раскіслай, щі то ад гэтай пастаяннай імглы, але чорнае поле і дарога зрабіліся нібы каша густая—ані праехаць, ані прайсьці...

Цярушылася імгла, і хоць сонца ўжо выкацілася на неба, але гэтая музь мокрая не расьцярушвалася, і здавалася, што яшчэ вельмі-ж рана, і дзеці, якія ў шэрых сывілках, як гэтая мутная даль, у выщертых, старых, мо'башкаўскіх, шапках, бо на вушы і вочы лезуть, з кужэльнымі торбачкамі за плячыма, з книжкамі і ядой, засітусіліся нівыразнымі туманнымі постацямі ў сваю школу, здаецца, надта-ж параніліся выйсьці з сваёй хаты...

Разам з мяккім щялёпканынем лапшай па гразі чувашь іх вясёлая, як званок, радасная гамоніка і здаровы съмех.

— Заўтра-ж съягта... Сягоныя мы будзем пець у школе!.. Вот!..—кажа хтосьці.

— Вінцэсъ-жа самагон заварыў, як я прышла да іх па Юзіка...—ляпеча дзявоцкі чисты таласок.

— А Саўка сягоныя гоніць... Вунь, вунь паглядзеце... дымок... У восеци...

Прыгнуўшыся маленькім камячком, аж торба ўпёрлася ў зямлю, гледзячы па зямлі, пад туманом у пусты прасціят, паказваў адзін з іх у даль, у бок дарогі, на лазню, дзе і сапраўды па зямлі каціўся сінімі хвалімі цягучы дымок...

Саўка толькі што падлажыў пад кацёл і цяпер, падкурчыўши ногі, абхапіўши калені рукамі, насунуўши казыр на вочы, каб так не пякло, сядзеў каля катла, падсоўваў у вагонь сухія дрэўкі ды думаў...

— Зараз шавінна, падла, перайсьці ў сухапарнік... Ці ўдасца толькі?! Але шавінна, бо заварыў з чыстай муکі ды яшчэ і з соладам пшанічным... Павінна!..

Дудзеў сам себе пад нос Саўка і не запрыкметіў, як паволі і щіха адчыніліся дзъверы і з-за вушака тыцнула кудлатая, з вялікай рудой барадою, галава яго суседа Лявона. Забегалі яго шэрыя вочки па восеци, і вялікі, мо' яшчэ з малку сіні, у чырвоных прыштох, нос так пацягнуў шчыра к сабе паветра, што Саўка, здрыгнуўшыся ўсім сваім щелам, з жахам тлянуў назад...

— Цьфу!..—ні то сярдзіта, ні то знейкай здаволенасцю плюнуў Саўка себе пад ногі і пачаў боўтаць у пэрбы, дзе гадзюкай скруціліся вэнжы, ужо ледзь нагрэтую ваду.—Спужаў ты мяне, Лявон!.. Цяпер, брат, хоць вады з рота давай!.. Праходзь ды зачыні, а то цягающа розныя канцамолы, члены, каб не завярнулі сюды, згарэлі-б яны!..

— Добра ка' жыцця ад іх няма гэтым самым людзям, вот... Усюды нос свой суне паскуда якая...—гаварыў Лявон і асьцярожна зачыніў за сабою лазню ды, далікатна абышоўши аппарат, каб не зачашці выпадкова, прысеў гэтак сама к катлу.

— А ці туляць ка мне?—перабіў Лявона Саўка.

— Дай рады!.. От думаў, што твае вэнжыкі туляюць, а мне якраз яны і трэба; от, заварыў трохі, даўно ўжо пакінула хадзіць, трэба пнаць... Ажно ты... Ішоў, дай, думаю, зайду!..

— Ага... заняты, браток!.. Вось цяпер толькі пачаў... Скора адганю, тады можам і ўзяць сабе... Адзін бражнічок... Думаю хрэсьбіны заўтра рабіць.

Гаварыў Саўка ў дыму, абыходзячы і агляджаючы дудкі, дзе сапло з нутры—там замазваў щестам.

— Ну, а падатак ты здаў?.. Першую рату?..

— Дзе там, чорт, здаў!.. Ні табе з хлеба, ні з скаціны няма чаго збыць...

Лявон, з філёзофскім выглядам і знейкім самаздаваленінем, мо' затым, што здаў ужо першую рату падатку і цяпер ішават съмелас думае пнаць самагонку і як удасца і будзе яна на продаж, заробіць добра, а брага пойдзе на вобменку скаціне, а мо' што і іншае, але ён, Лявон, выняў з сывіткі люльку і пачаў яе набіваць з бараньняга калішку самасеем, прыціскаючы брудна-закопчаным вялікім пальцам з адарваным ногтем. Потым выкалушаў з-пад катла вугаль, і, палажыўшы ў люльку, смачна засмактаў яе, пускаючы ў хвалі сіняга дыму, які вісеў у лазні, яшчэ белаваты, махорачны.

У тэты самы час Саўка стаў на калені і падзьмуў у вэнжы і, як толькі ён ад іх адхінуўся, з вэнжаў разъёсся смурод самагонкі.

— Сыпітам дае, сволач!..—уцешыўся Саўка,—аж нос зрывает... Павінна добрая шайсыці.

— Ды дзе-ж яно дзенецца!?—падхаліў Лявон,—добрая будзе! І, пыхнуўшы яшчэ раз, Лявон ляніва ўстаў, пацягнуўся і яшчэ цішэй, няшчыра кінуў:

— Ну, мне трэба ісьці... Пацягнуся!...

— Пачакай трохі... Вось зараз пойдзе...

І як-бы нехадзя Лявон згадзіўся на просьбу суседа, і зноў сеў. А пачакаўшы трохі, тоненъкім цурочкам пабегла ў падстаўлены чайнік самагонка, і гоман брагі зрабіўся прыдущаны, слабейшы. Зараз-жа налілі ў чарку.

— На напробуй!—падаў поўную чарку Саўка Лявону,—паспытай, якава яна!..

Лявон і Саўка налівалі чаркі і пробавалі, пакуль не затраілася ў ваччу ў кожнага.

А сонца хілілася к вечару...

II

З паўдня, на другі дзень, у хату Саўкі пачалі зьбірацца людзі.

Кожны з тасьцей нешта прыносіў у вандзэлках на руках і, прывітаўшыся з гаспадыніяй пацалункамі, аддаваў ёй усе клункі. Перакінуўшыся тэй-сей гамонкай, зараз пачалі садзіць за сталы...

Заклапочаны і між тым з радаснай мінай на твары вышаў ж сталу Саўка і гукнуў на ўсю хату, абводзячы навокала сябе вачыма:

— Бабуля!? Бабуля!? Дзе гэта бабуля дзелася?..

— Я... Я тут... тут, зязюлёк!..—спачуўся недзе з кута слабы голас,—ну, а што трэба табе, галубчык?..

У гэтых час змоўклі, хоць і щіхія гутаркі, і кожны азірнуўся.

— Бабулька... на кут садзецся. Там месца ваша. А дзе-ж дзядуля?

Зьявіўся і дзядуля. А потым перакліканы былі, як па сьпісу, па чарзе ўся радня, і толькі пасьля гэтага пачалі садзіць ўсіх суседзяў.

Зараз-жа за місамі закусак з вялікай пашанай сярод іх па ўсяму сталу закрасаваліся бутэлькі рознай масыці, выгляду і велічыні.

Пакуль што было ціха і далікатна, мала хто гаварыў, больш слухалі, ды ўсякі скважынным вокам зазіраў толькі на бутэлькі і палыкаў сълінкі.

— Налівайце, госьцікі, налівайце! Ды пеце... Калі мала—акажэцца,—чушен быў голас гаспадара.

Праз некаторы час уся хата Саўкі здавалася вялізарным разьюшаным вульлём. Хто съмяяўся, хто пла-каў, хто гаварыў «па-суседзку», хто сварыўся, а хто пляў нязвязаныя песьні. А сам Саўка тэтым разам настолькі насьцёбаўся, што стаяў каля камінку, павесіўши на грудзі галаву, ды барматаў сам сабе нешта паднос. І вось, як на грэх, да яго ў тэты час падышла маці і пачала выклінаць з апошніх слоў:

— П'януга ты!.. Сабака!.. Нажраўся, як сывіння, а людзі няхай глядзяць на щябе гэтага харошага. Ты-ж-ба, калі хацеў насьцябаша, дык шакалаў-бы, пакуль усе разойдуцца... Сывіння, а не гаспадар!

— Што?!—дзіка водзячы зрэнкамі, нібы шрачнуйся Саўка:—Што... ты кажаш?!

І фынуўся на матку з кулакамі.

Маці закрычала немым голасам і рванулася за дзверы. П'янія госьці ня зынецілі, як гэта хутка зда-рылася, і пакуль выскачылі за імі на двор, Саўка, адара-ваўши штакеціну, што ёсьць сілы нёсьця па голому по-лю за маткаю.—А-а-а-й-й-і!..—ледзь чутна разносілася здалёку, і паласы гэтага працяжна раджаліся і гэтак-жака сама працяжна паміралі ў разудальных усхліпах ветру.—Людзі... ра-а-а-ту-й-це!!.

А выбегшыя госьці не моглі спачатку скеміць, ад-куль, з якога боку гукі гэтага пмылі, бо змрочнасьць і

густыя туманы праглынулі матку з сынам, і госьці ўсё стаялі на дварэ ды на ганку, дзівіліся, кідалі адзін другому розныя здагадкі і стаялі...

Саўка нагнаў матку і з размаху апусьціў на яе галаву кол... Кол пераламаўся, і застаўшыся ў руцэ кавалак, як няма лепей, быў ёмак для бойкі.

І ў гэты час Саўка перарадзіўся з чалавека на зьдзічэлага зывера.

Мусіць не зразумеў на той час чалавек-зывер, што ён падняў руку на матку, якая нарадзіла яго ў крывавых муках, у болесцях нявымоўных.

І біў яе, біў ужо нічога не памятаючы, нічога не адчуваючы.

Кроў цёпла-ліпкая запэцкала яму твар, рукі, вopратку... А маці ляжала ў яго ног і ня кратала ні рукой, ні нагою...

— Саўка!.. Саўка!.. Пачакай!.. Што робіш?!—крычаў нехта ззаду ахрыпла-надарваным голасам.

Зъбегліся людзі, адцяпнулі яго ад маткі. Узялі яе на рукі, і пад дзікія стогны, панесьлі дамоў, у хату.

Як вар'ят ілі лунацік, ішоў ззаду з калом у руцэ Саўка і не гаманіў ні з кім.

— Вады дайце! Вады!..—крыкнуў нехта, увайшоўшы ў хату.

Старую палажылі на лаву. З галавы плыла кроў. Бледны твар быў у сінякох...

Гаманілі нешта навокала, кідаліся ў розныя куткі, а Саўка ўвесь апырсканы крывёй, з крывавым калком, прыхінуўшыся калья печы, стаяў і дзіка глядзеў навокал.

— Ня жыва, мусіць...

— Ня дыша...

— Халадзее...

У гэты момант дзікі, немы, нечалавечы крык ашала-
міў усіх.

Гэта апомніўся Саўка і, схапіўшы сябе за валасы,
кінуўся на калені перад маткаю.

— Што я нарабіў?! Што я нарабіў?!

І загаласіў на ўсю хату зывер-чалавек.

А назаўтра хавалі старую...

НОЧЧУ КУПАЛЬСКАЮ

I

Васільковы вечар сівую бараду растрос над балотам, нацяпнуў на сябе чорна-шэрую коўдру ў залатых дзірках і шчыльна прыпаў шырокую маўчанку да сирых эдаровых прудзей зямлі: поля й калматых сенажацій...

Каладціўся далёка за лесам слабы й нежны адсъвет вячэрніе зары, мякка дрыжэлі зоры і густа пахла багуном з балаціны, сыпелым жытам ды яшчэ неабдымным размахам поля і дагэтуль нязьмеранай сілаю лесу... Неўзабаве месяц рогам сваім чырвоным прабіў коўдру неба і abl'ю нясымелым, бледным съветам хутар, што прытуліўся блізка да краю старога лесу гнілой хатай і трима хляўчукамі, а садам густым зьліўся з ўёмнымі пахмурнымі лесам—і абышоў з усіх бакоў гэтае старое гняздо...

І ад гэтага слабага съвету глыбока ўвайшла ў зямлю хатка з саламяніна-чорнай страхой, змоўкла, анямела пасыля ціханькага шушукаўня і, лышчуўшы ў сад з сваіх крыавых вокаў чырвона-апнёвым съветам, змоўкла і заснула, скруціўшыся чорнай сабакай...

Ад гэтай цемната і маўчанкі здалося, што ўжо зусім памёр хутар, але зараз трукнула ў сенцах закрутка, хваравіта рыпнулі дзъверы і на панак ціха выспыла постадзь у кажушку з перакінутым на правую руку шэрым бурносам. Гэтая постадзь хлапца патупала трохі калі ганку і пасунулася да прыклепніка, напяваючы пад нос нейкую песню, а там яшчэ некаторы час шарыла на

цёмнай паліцы і слаба грукала жалезам ды сухімі драўлянымі ручкамі нейкага начыння, як здалёк здавалася: шыла, малаткоў, швайкі; потым зноў падсунулася пад вакно хаты і мякка-прыемным, грубавата-мужчынскім голасам паэвала:

— Мамка!?. А мамка?!

— Хто... Антон?..—з хаты выплыў стары слабы, шамкаючы голас.

— Гэта я... Вот, каб на яго агні, пута жалезнага ніяк не знайсьці; здаещца клаў я яго на прыкленіку, а цяпер як памацаў, дык і няма...

От думаў сабе вазьму...

— Не, ня бачыла!..—шерабіла з хаты яго маці й нешта яшчэ таварыла, але яе слабы з-за трухлявых съцен голас, разам з востра-салодкім пахам хваёвай смалы і роснай травы, якія прынёс з-за хутару юволы вецер—зымёў і затаптіў цэлы хор маладых, моцных, поўных нявычарпанага палту, галасоў, якія самі сабой ад цеснаты сваіх трапніц прылящелі на хутар з-за пералеску,—адтуль, дзе дзяўчата з хлапцамі сёньня вогнішча наклалі каля лесу на беразе шырокай трэчкі, куды Антон, спутаўшы каня, на пароме шерабярэща туды з другімі хлопцамі-начлежнікамі, а не—дык будзе ляжаць на гэтым баку трэчкі і цэлую ноч глядзесь усё на той бок яе, дзе калія вогнішча будуць мітусішча щудоўныя постаці моладзі; будзе, сілячыся і напружваючы зрок, пазнаваць постаць сваёй любай Волькі і ўсё думаць аб ёй... І думкі тады родзяшца ў яго: салодкія, ружовыя, міла-любыя, зусім такія, як яна сама: чорненькая, белатварая з глубока разумнымі шэрымі вачымі...

Адсунуўся Антось ад вакна і замёр на адным месцы, слухаючы гэтыя таласы. Яму здалося, што песнью гэтую ён недзе чуў, а ад каго—вот аніяк ня мог здагадацца.

І ён напружна думаў, варочаў успамінамі і злаваў адна-
часна, што вот-вот узьедзе на памяць, мігне перад вачы-
мам постаць і голас тэй пявуньні, а потым зноў адляціць
нямаведама як далёка і ад гэтага, заглушаючы ўсё, рабі-
лася вельмі-ж бурна на души... Забыўся і шта пута Ан-
тон, адагнаў ад сябе далёкія і няясныя, як воблакі ноччу,
успаміны, падышоў да каня, адвязаў ад плоту, перакі-
нуў цераз яго талаву лавады і ў масыці добра на съпіне
бурнос... Рыпнулі вароты, і ў мутнай цямноце спачатку
расплылася, а потым і згубілася нястройная, рагатая по-
стаць каня і Антона на ім...

Расступалася ўперадзе вязкая цемната, ціха плылі на-
сустрач платы з кустамі ды сухі вешер, напоены вячэр-
няю расою, коўзаўся па твары, і мякка лопаў капытамі
конь па сыраватай дарозе ды ў тахт ставольна гушкаў
седака... Тады і запоўніла, затапіла душу Антона ні то
радасцю бязьмежнай, ні то тугой ціхай або пачуцьцём,
якое бывае ў ружова-сіні вечар, калі разам з вольнась-
цю начных прастораў плыве ціхая, поўная жальбы лесь-
ня жніўная, ті ад широкага і глубокага кахрання да
дзяўчыны...

Нешта думадзь працаў Антон, але зноў у шахнучай
цемнаце растапілася салодкая мэлёдия і закалыхала яго
у пачуцьцях...

«У нас сягоńня вайна была,
а ў нас сягоńня
война была...

Усё поле звяявалі»...

Люба было Антону слухаць гэтую дажынкавую лесь-
ню, поўную широкага раздолъля і любові, і, мо' ад гэтага,
успаміны юранулі яго пачуцьці, і тады ўявілася яму:
...У сэрца ўелася яшчэ летась, як яна, Волька, жала
сваё жыта, а ён, зарабляючы грошы, касіў у канцы за-

гонаў, на паплахох яе бацькі... Тады яшчэ яна, сустрэўшыся вечарам у сенцах, і скліпіўшы яго за локаць, з усьмешкай кінула, хаваючы ў павеках вочы свае шэрыя:

— Прыходзь калі да нас, Антон!.. Весялей будзе...

Скалануўся тады ад тэтага Антон, як-бы ад марозу, і памушлілася ўсё ў шамяці, нешта і ёй сказаў, але так щіха, што і не пачула яна, дый цяпер сам ня ведае, што... А яна ўсё стаяла перад ім у вячэрнім змроку і маўчала, і мусіць гэтак-жа сама, як і ён, ня ведала, з чаго тут пачаць гамонку і наогул ці гаманіць ці кінуць ды пайсьці за сваім дзелам.

— Глядзі-ж, брат Антон, па старайся заўтра рана трыйсьці: сівец будзем касіць, дык няйначай як з расою яго патрэбна браць!..—перабіў думкі абодвух бацька Вольчын—Паўла, ідуучы з хаты ў сенцы...

А цераз дзень ужо Антон не пайшоў дамоў, а застаўся начаваць у пуні Паўлавай. Успамінаеца і цяпер, як цэлую ноч тады ён ня мог заснудзіць ад думак розных і нават уяўлялася тады, што ішот яна ідзе да яго ўсё-ж такая ціхая, шакорная і, трывмаючы яго за руку, глядзіць у вочы і маўчыць... А тады і сапраўды, калі Антон ад духаты вышаў з пуні ноччу на двор—убачыў, як і яна вышла з сянец у белай кужэльнай сарочцы, вышытай вузеных паясочкам на прудзёх, і, убачыўшы Антона, стала каля съянны, пад страхою, і як-бы замёрла. Што было далей—ня помніць Антон, толькі ведае, што абое яны прыхінуліся да съянны і тады, ледзь сутрымліваючы яе трапляткое цела, щалаваў мякка-пульхны, гарачы дзявочы твар, доўга, соладка, аж мляўка зрабілася... Не працівілася Волька—толькі пры новым пацалунку ямчэй прыхіналася да яго ўсім сваім маладым, поўнатаражным целам, парыгучата абнімала сваімі крэпкімі рукамі і так замірала ў пацалунках...

Маўчала Волька, цяжка і скора сапла ды яшчэ вочы
свае адводзіла ў бок, каб, нават, у цямноце ня сустрэц-
ца імі з Антонаўымі... і толькі тады, як Антон у салодка-
прыкрым палу і, нічога не шамятаючи, моцна прыпёр
яе да съцяны і съціснуў сваімі дзябёльмі рукамі яе по-
стаць, яна закінула назад галаву, прыгчурыла вочы і,
млеючи, ледзь чутна выціснула:—Любачка мой, Анто-
начка!.. А ці-ж возьмеш мяне?!

Мітусілася ў галаве Антона сънегавой мяцеліцай, гэ-
так-жа сама і ў вачох; і зноў нават і цяпер ня помніць
ён, як гэта вышла, што замест іх дваіх аказалася трое...
Захліпнулася сэрца ў Антона, руکі закалаціся, тры-
маючи Вольку, але ўсё-ж ткі прыгледзеўся... Амаль што
ня ў самыя вочы тыцнула шэрая барада, кальнулі вочы
і дыхнула на твар Антона вострым клёкам з молькі...

Далей ня хочацца нават і думаць Антону... Было тое,
што заўсёды бывае ў такія разы з другімі...

Толькі нешта зімою пасля таго яшчэ раз зышліся
яны на вечарынцы, пасядзелі разам у кутку щёмнымі і так
разыйшліся, не сказаўшы адзін аднаму і сотай долі таго,
што было на душы ў кожнага і хацелася сказаць. Як
ішоў Антон на вечарынку, думаў яе ўбачыць і скозаць
ужо шмат чаго: што і любіць яе шельмі аж ноччу ня
хочацца яму спаць ад наплыту вострамляўкіх думак і
што тады, ноччу ў жніва, ён нават і не вінават быў,
шмат чаго думаў скозаць, а як убачыў яе цяпер, дык і
прапала ўсё, толькі як выйшаў на вуліцу дамоў ісьці,
дык зноў пацятнула сіла шейкай назад, да яе, але ўжо
было позна. Вось так, хаваючи ў сваёй душы гэтае наба-
лелае, моцна-любоўнае, пакутаваў Антон і хадеў зноў
калі ўбачыць яе і ўжо ўсё расказаць, а калі будзе яна

згодна—нават і ажаніўся-б з ёй, дармо, што яна «багата», а ён толькі што жыве з духам...

Але так і тя прышлося яму сустрэць яе, і вось толькі сягоныя, пачуўшы песьні і ўздумаўшы ўсё, што было—
у яго з ёй калісьці—успомніў, што гэта-ж яе цяпер
голос ён чуў тут ад вогнішча з паплавоў і яе песьню,
бо чуў ён тэтую песьню ад яе тады яшчэ, летась, як касіў
у яе бацькі; і ад гэтага трохі ѹвесела стала Антону, і ён
ткнуў лапцямі пад бакі каня, тармазнуў к сабе павадамі
і, тікнуўшы, пратрапаў за кустамі ѵербалозъяза над рэчкай...

Калі трохі спусьціўся ён з канём на паплавы, конь
зачвокаў кашытамі ў лагчыне і Антон павярнуў напраўа
к берагу рэчкі і зараз-жа на яго і ўзъехаў...

Расступіліся кусты і скроў іх Антон убачыў, як шы-
рока і мякка пераліваліся хвалі Ѹёмнай ракі, а за ёй,
убок ад лазняка, зусім тры рацэ на сенажаці роўна
гарэла вогнішча і адсвячала фантастычныя рухі фігур,
і маўклівы лес...

А з другога боку, куды Антон ехаў з канём начаваць,
там, прыпёршыся да беразыняку гарэў слабы агонь нач-
лежнікаў... Зыдзіўся Антон, калі ѻбачыў, што пры агні
сидзелі хлощы: яны ѿсе ўмаўляліся перабірацца веча-
рам к моладзі, якая спраўляла купальле... І, абвёўшы во-
чы зноў к чарадзе, на той бок ракі, доўга любаўся ён
тэтым дзівотным харастром малюнку, залатым съветам ад
полымя, расыцярушаным густою чарнатою ночы, і тады-ж
моцна захацелася яму, хоць што-б там ня было, пера-
брацца туды...

Трымкнула скрынка і ціха з плачам паплылі сълёзы
струн. Пачакаўшы трохі зноў завіхры дзявоцкі высокі
голос, і Антон зноў пазнаў у ім нешта знаёмае ды яшчэ
міла-драгое...

А як шад'яжджаў да воншчыца начлежнікаў, дык тады ў галаве Антона сформавалася думка пайсыці на той бок ракі абавязкова, хаця-б і з-за таго, што тут з гэтymі хлопцамі і мужчынамі, якія вялі сталыя гутаркі пра зямлю, вельмі-ж будзе нудна. Як плюнуць, спутаў Антон каня за бярэзынкам, съянчнou аброць і тадышоў да агню... Мужчыны вялі свае гутаркі і нафат ніхто не паглядзеў у яго бок, толькі адзін мужчына, нізкі тоўсты з кудлатай сівай барадою, на чырвоным ад агню твары, выняў з зубоў лольку і адварнуў галаву, каб плюнуць, заўважыў Антона.

— Вот і яшчэ адзін прывёў!.. Здароў!.. — нехаця сказаў Сымон, цвыркнуў скрэз зубы і зноў адварнуўся да агню.

Няпрытульна здалося тут Антону, і ён падсеў да белабрысага, вясёлага хлопца Івана. Глянуў яму ў очы і ціха, так, каб не пачулі мужчыны, запытаў:

— Слухай, братка... Чаму ты ня там? — і махнуў Антон у бок зборышча.

— Парома не даюць, — сказаў Іван і ўхмыльнуўся.

— А каб пераплыць?! — падаў думку Антон і тады паправіў яе, — вады ня вельмі-ж яно шмат, дык шяшырокая гэтая рэчка; а мо' можна будзе выбраць і вузейшае дзе месца?..

— Вузейшага тут нідзе ня знайдзеш?.. — перабіў яго Іван і выпрастаўся, шадставіўши к агню босыя з мокрай гразёю на іх ногі. — Усюды, брат, шырокі... І віры ў гэтym месцы!.. Не перабярэшся!..

— Можна будзе!.. Дзівак?!

— Не пераплывеш!.. І ўсё тут!..

— А каб паспрабаваць, га?.. — і ў Антона яшчэ горш заныла ў сярэдзіне, нуда засмактала і заліла ўсе іншыя пачуцьці і думкі, і толькі яшчэ ў глыбіні недзе

капашылася надзея, што, а мо' і згодзіцца Іван разам з ім шайсьці на той бераг, а то аднаму шеяк зусім не выпадае і сорамна.

— Эт!.. Не канешне гэта і трэба!.. — сказаў Іван і, садраўшы з сваёй галавы зімовую шапку, пачаў дастаўаць адтуль пачок махоркі і патеру. Відаць было, што Іван і думаць нават кінуў перабрацца на той бок рэчкі, так што далей гаварыць аб гэтым і ня прыходзілася.

Пуста і ўжо злосна зрабілася Антону і яго апанавала такое пачуцьцё, як-бы ён адзін застаўся не сярод начлежнікаў, а ў глухім і неизнаёмым лесе... І мо' ад гэтага пачуцьця ўвабраўся ён у густы каўнер свайго кажушка, адсунуўся трохі ад Івана назад да бярозы і, разаслаўши там свой бурнос, лёг на яго, палажыў галаву на далонь сапнугтай на локаць рукі і ўтароптўся ў нейкай ужо любою ў сэрцы з радасна-тужлівым пачуцьцём у вачох, на купальскае зогнішча... Не хацелася ажно яму глядзець туды і слухаць песні вельмі-ж любя... А тут над вухам у яго цяпнулася шудная, старая, заплясьнелая размова, няцікавая для яго і шустая.

— ...Быў тэта я надоечы ў Ігумені, дык там, паверыш, і сотала тато няма, як было даўней...

— Аж штраціўна, ведаеш, глядзець на ўсё гэтае!.. — ня ведаючи нават, пра што будзе гаварыць сусед, ужо перабіў яго Сымон і зноў сплюнуў у дрыжачую за сабою цемень.

— Бадай што!.. Голымі ўжо пачынаюць хадзіць, сукіны сыны...

— Ну?!

— Вот і ну!.. Яй-права!.. Без кашулёнак, а штаны там дык гы-гы-гы!.. Зусім на чатыры пальцы, каб у добра га малайца, дык ведаеш і... гы-гы-гы-та-а!.. — заліўся, сусед Сымона — Дзям'ян дробным тлухім съмехам.

— Як чэрці!.. — кінуў з-за агню чорны, даўгі ў чорнай сывітцы чорнабароды і худы селянін і глянуў на Дзям'яна цераз агонь, падняўшыся на локаць.

— Але гэтым чарцям на здароўе ўсё ідзе!.. — нехадя кінуў Іван і бесклапотна ўхмыльнуўся ды шакаціўся дагары, зацягнуўшыся цыгаркаю... Усхліпнула тая шатухаючай зоркай і хваравіта пачала гаснуць.

У гэту хвіліну цэлы хор галасоў шакаціўся з-за рэчкі і, мяшаючыся з пацярухаю цемнаты і дробязьзю тут гаворкі, плыті песьні на паплавы за бярэзынік. Сыціхлі мужчыны, стакойна пачаў прыслухоўвацца да гэтых песьняў Іван, закоўзаўся нэрвова Антон і пусыціў нейкі няясны гук...

— Што? Узяло?...—скрэзь съмех прасішоў Іван і пачаў раз-по-разу зацягвацца канчаком цыгаркі.

Больлю адазвалася ў Антона гэтая насьмешка Івана, хлынулі цэлай плоймай у яго думкі, нешта хацеў сказаць ён Івану важнае такое, ад чаго ён змоўкне і тя скора знайдзе слоў адказаць, але і не знайшоў сам такіх слоў... Падняўся, падлажыў пад свой бурнос вобраць і ўстаў.

— Трэба коняй паглядзець... — сярдзіта буркнуў і паківаўся к бярэзыніку, за якім спутаў свайго варанога.

— Хоць і кабыл!..—зарагатаў яму ўсьлед Іван.

II

Не пайшоў Антон да каня, а, росячыся і прабіраючыся цераз кусты хмызняка, ціха падыходзіў ён да рэчкі, усю дарогу азіраючыся, як злодзей што ўкраўшы. Туман захінаў яго ад начлежнікаў, а ўперадзе звала-маніла да сябе шырыня паплавоў, шустрае полымя, вясёлы съмех, музыка, песьні і... галоўнае, гэта: шэрыя дзяячоўся вочы, белая, як шпонная, Волечка...

Ня думалася нічога яму ад уласнага хаденьня ці жаданьня на тое, але думкі самі сабою раджаліся і неадступна капашыліся:

— Дабяруся як да яе... І зъдзівяцца-ж тады ўсе, а я абагрэюся трохі й тады вазьму Вольку і, седзячы дзе воддарль вогнішча, раскажу ёй усё, што на душы маю!.. і што яна скажа?.. — і падумаўши трохі, — ды пэўна і яна мяне любіць, бо каб ня любіла, дык ня было-б тэтага летась... Эх-г!..

Мущцю заславалася ўваччу і тады-ж адбліася срабрыста-вогненымі змарштакамі щемнаватае шалатно шырокай ракі, а як узыішоў на бераг—адразу спазнаў немагчымасць выканаць сваё жаданьне — перабрацца на той бок, да моладзі. Хлюпала ў берагох вада, буйна качалася і ледзь чутна было, скрэзъ съмех з таго берагу, як недзе пасярэдзіне круцілі і заварачвалі віры, хутчэй убачыў гэта пад агонь Антон, чымся пачуў... І як не напружваў ён свой зрок на дзяўчат, але ўлавіць постадзь Волькі яму анік не ўдавалася, хоць і ўжо выразна чуў яе голас і чисты съмех. З гораччу ў сэрцы адыгішоўся Антон ад кустоў і пайшоў да начлежнікаў.

Калі ракі ў кустох дзёрся драч, у бярэзьніку цвіркала раз-по-разу нейкая птушка, з-за рэчкі ня ўнімалася вясёлая моладзь.. Калі Антон лёг зноў на свой бурнос—ніхто ўжо на яго не звярнуў увагі — і ён ад няма чаго рабіць пачаў плошчыць вочы на агонь і ўсё думадзь аб ночы, аб страхахацьці, якія ходзяць па лесе ў гэтую ноч, аб кветцы шапараці, якая дае ўсялякае шчаслыце, багацьце (як казала яму гэта баба-нябожчыца), аб тым, каб ён дастаў як гэтую шапараць-кветку, дык Волечка была-б яго, і нарэшце рашыў:

— Толькі на адну хвілінку задрамлю, а тады як усе заснуць—пайду за рэчку, а там і ў лес шукаць гэтую

цудоўную кветку... Храплі начлежнікі, Сымон калупаў галаўешкаю вогнішча і ўсё нешта бурчэў пад нос, хмура насупіўшы бровы...

— Эх, і заспаў жа я!.. — ледзь ня крынуў Антон, прахаліўшыся і аглядаючы начлежнікаў, якія ўжо спалі ўсе ў павалку, а як паглядзеў на зоры, дык прылічыў ня больш як адзінаццаць гадзін ночы... Спала ўсё, толькі яшчэ на tym беразе шутала нейкае ўжо ня чырвонае, а як-бы сінявата-ружовае вогнішча, і галасы былі цішэйшыя, але затое яркія, разборчывыя, вось усёроўна, што над вухам гавораць:

— Хлопцы, хто съмелы — ідзём у бор, ужо пары!.. — пачуўся нейчы грамавы голас.

— Валяйма ў розныя бакі шукаць папараці-кветкі, мом каму і ўдасца ўхапіць шчасьце вялікае, неспадзяванае!..

— Дык, а мне чаго-ж стаяць тут?..—само сабою пранеслася ў мазгох Антона, і ён ужо без апнякай асьцярогі пабег да берагу рэчкі, дзе на tym баку і вогнішча шугала, і бор страшкі пачынаўся... А бор той страшкі быў казачным страхашыцём, мядзьведзямі, рознай дзічынай, але ў той-же час і прывабны, бо шня раз ужо ўсе старыя казалі здаўных, што ўсе тут бачылі: якраз на кушальле расьцьвітае папараць-кветка з яе цудоўным харастром і дзівам...

Думкай перабраўся Антон цераз рэчку, ходзь і круцілі яго віры; вылез на бераг і ад радасыці гэткай аж захадзелася яму скакаць і кінуща бятом да вогнішча, адшугаць там сярод чарады дзяўчат Волечку, абхапіць і цалаваць яе горача, шчыра і мляўка.. Крадучыся за кустамі па поўз Антон да вогнішча, каб знянацку зъявіцца і зьдзівіць гэтym усіх. Вот ужо і апошні куст, водблеск агню

гуляе ў яго па твары, але што гэта?.. Заскакалі з дзікім
юрыкам хлопцы з дзяўчатамі вакол вогнішча, засыпвалі
нешта новае, ніколі ім нячутае... Вярцеліся пары, і як ні
ўглядаўся ў іх Антон, ніяк ня мог знайсці сярод іх
Волькі, і толькі як адвёў ён вочы на той бок вогнішча,
да кустоў, убачыў яе нуднай, ціхай, засмучанай... Яна
была адна; і ад нястрымнага пачуцьця любасці да яе
ды да гэтых дзікіх скокаў кінуўся Антон да Волькі, аб-
хапіў у свае здаровыя абнімы, прыціснуў да сваіх тру-
дзей яе, як тады летам, трапечучую, мяжка-крамянью,
бязъмерна-любую, дарагую і міжвольна заскакаў разам
з другімі каля вогнішча... Разгарэлася ад гэтага яго кроў,
агнём па жылах заструменіла...

— Волечка!.. — лагодна да яе прыхінуўшыся, ціха
шэпча Антон, — пачасце маё... радасць мая!.. Ажэ-
німся мы з табою... Пойдзеш ты за мяне?.. Мы-ж яшчэ
летась, помніш?!

Соладка яна тлянула яму ў вочы і апякла вусны ка-
роткім пацалункам...

— Буду я твая, мой любы, толькі адно табе сягоныня
трэба зрабіць—кветку-тапараць знайсці... Бо ты-ж ве-
даеш, што бацька мой кажа?!

— Я татоў на ўсё, хоць і на съмерць, абы ты была
мая!.. — і зноў пачалі асышаць адзін аднаго пацалунка-
мі, захінаючыся абое за кусты.

— Ну, дык ідзі за мною!.. — і памаўчаўшы ды азір-
нуўшыся на балюочных, яна скоранька кінула: — І пой-
дзем скарэй, каб нам першым сарваць гэту краску яшчэ
да іх, а калі сарвеш—будзеш мець нязылічонае багацьце,
і я твая буду, нават з гэтай ночы... У шэрай сукенцы, як
штушка, Волечка нырнула ў лісыці, а за ёю і Антон.

Як увайшлі ў лес—зрабілася так цёмна, што постадзь
Волькі на два крокі ад Антона ўжо рабілася чорна-шэрай

плямай, а яшчэ трохі далей—зусім працадала з вачэй Антона. Тады лавіў Антон ружамі постаць яе, калі-ж замест яе натыкаўся толькі на тоўстыя ствалы дрэў—падаваў слабы голас, і яна, пачакаўшы яго, зноў ішла далей...

Маўчаў даікі няпрытульна-пахмурны, ўёмны лес, пра-базаў наўват ня пускаць незнаёмцаў у свае шатаемныя нетры і драў, чапляючыся за іх моцнымі лапамі-суччом...

Нешта хадеў думаць Антон, але іні адна думка ня бегла яму ў галаўу, толькі чагосыці каладзілася сэрца ды трымцела астуджанае щела.

Ня мог сказаць Антон, куды яны ішлі і які час, толькі раптам грымнула мощна-адрыгчата над лесам, і густое рэха закалаціла нетры; потым яшчэ і яшчэ грымнула нешта, асывяціўшы ўвесь лес празрыста-яскравым, трохі крыдавым, аж зочки зарэзала Антону, съветам.

Волькі каля яго ўжо ня было—ён убачыў яе воддаль ад сябе—пагардную, высокую, нярухомую... Яна моўчкі паманіла яго да сябе рукою, і, як толькі ён крануўся да яе, яна павярнулася і пайшла ад яго.

Антон адчуў, як у яго пад нагамі кісялём калацілася дрыгва, як лезылі па калені ногі ў мяккую, як падушка, мокрую і пахнучую багуном траву і мох; але ўсё ішоў і глядзеў пад гэты яскравы съвет за постацьцю Волькі... Што ѡдалыш—ісьці рабілася ўсё цяжэй і цяжэй, і нарэшце ён увалиўся ў чайкае крывічышча па пахі... Яго ахаліў сымяртэльны страх, і ён ужо гнеўна бліснуў на Вольку, якая ня спыняючыся ішла ў гупчарняк, толькі мігала маленькомі плямамі яе шэрая сукенка. Антон сабраў усе сілы і крикнуў:

— Волька!.. Я далей не пайду!.. Згарыць яно няхай!..

Яна абярнулася і, чамусыці ня гразнучы, падыйшла да яго і ўсміхнулася.

— Ідзі, любы, каяцца ня будзе!.. Ужо мы і прыплі...
Я-ж сягоныня ўжо буду і твая...

З сілаю вылез Антон, мокры, як ануча, і зноў падзягнуўся за Волькаю... Ралтам зноў съязмнела і зрабілася такая ціп і тлухата, што Антон аж падаўся назад і прыхінуўся да хвоі... І вось тады гэта жа щіха і нячутна падляцела да яго нейкае страшыдла і ўпілося вялізнымі галовымі вачыма аж у самае нутро яго; ён апусьціў вочы ў зямлю, а пад ногамі калапцыўся тоўсты, як бервяно, чырвона-аксамітны гад... Нырнула ў Антона душа ў пяткі, вылецелі ўсе думкі і слова з галавы, і валасы пачалі паднімаць шапку...

Чуе—нешта шчыкоча яго ззаду лапамі павука, потым начало цягнуць назад, і ад гэтага ці што іншага—рвануўся Антон уперад і выскачыў на невялікую, цёмную палянку і зараз-же ўблытаўся ў нейкую высокую кущастую траву; калі-ж ён стаў расхінаць яе—пазнаў, што гэта папараць.

А пасярэдзіне трох хвоек—стаяла Волька і ён толькі гэта неяк адчуваў, бо відаць яе анік ня было,—здаецца, нехта суконнай коўдрай ахінуў гэты пракляты лес...

Пастаяў трохі ён на адным месцы, абцёр з ілба халодны і буйны пот, прыслухаўся да нямой цішы і рушыў у той бок, дзе стаяла і чакала яго Волька. І ўжо абуяні нездаволеным палам і нейкім пачуцьцем ад гэтай съляпой востра пахучай ночы, здушыць яе зараз у сваіх абнімах—ён мацаў абедзывюма рукамі маладыя хвойкі, шукаючы яе, як нечакана, непгта запумела, рвануў дзікі віхор і... съціхла.

Тады яскрава ўбачыў Антон, як нешта перад ім слаба трэннула і зазыяла на тоненкай ножцы аграмадным, ворнена-крызвавыム, з дзівотна-щудоўным пералівам съвежае чалавече крыві і марознага сънегу пад праменем

месяца, цьветам, ды з такім моцным паҳам, што ў Антона начало аж дзёрці ў носе і роце і хацелася чыхнуць, ды ўсё ня было як...

— Антонка, рві!.. і я твая!.. — ціха, настойна ні то загадала, ні то патрасіла яго Вольку, і ён, яшчэ раз глянуўши на яе, працягнуў дрыжачую руку, і каб не памыліцца—схапіў жменяю за краску...

Д'ябальскім съмехам пракацілася па лесе, прымнуў гром ды так моцна, што аж затраслася зямля пад ногамі, зноў моцна, едка ад гэтага паҳу заказытала ў носе і балюча нясутрымана запякла краска ў руцэ...

Усыміхнуўся Антон і з бязъмерным шчасьцем глянуў на Вольку, а на яе месцы ўжо была ня Волька-красуня, а старая, гарбатая баба і ціха съмяялася старым, да вушэй шырокім ротам... Яна працягнула сваю кастлявую руку, каб выхапіць у Антона папараць-кветку, але ў гэты час Антон з усёй сілы съціснуў яе ўжо ў прыгаршчах, і ад дзікай, неchalавечай болі... прахапіўся.

Аж за жываты ўзяўшыся рагаталі начлежнікі, нават і Сымон стary калаціўся ўсім сваім целам ад дробнага съмеху, а Антон нейкім парадкам падсунуўшыся к агню—трымаў абедзывома рукамі за жар дымную галавинку...


Ужо днелася. Тухла вогнішча на той бок ракі, на хутары галасілі пэўні, хтосьці сіпла зваў некага ў паплавох.

З Ъ М Е С Т

Стар-

Крык працы	1926	3
На начлезе		18
Так часта бывае		45
Ноччу Купальскаю		52

1964 г.



a

Цана 35 кап.



80000003 138442

Бел. гдзел
1894 г.

